

НЕТРАДЫЦЫЙНАЯ МЕДЫЦЫНА СУПРАЦЬ ТРАДЫЦЫЙНЫХ ХВАРОБАЎ

Госцем нашай чарговай «прамой лініі» будзе прафесар, доктар медыцынскіх навук, загадчык кафедры рэфлексатэрапіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, галоўны спецыяліст па нетрадыцыйных метадах лячэння Міністэрства аховы здароўя Беларусі Аляксандр СІВАКОВ.

ПАТЭНЦЫЯЛ ПРЫПЯЦКАГА ПАЛЕССЯ НЕАБХОДНА ЗАДЗЕЙНІЧАЦЬ МАКСІМАЛЬНА

Вялізны патэнцыял Прыпяцкага Палесся, які не выкарыстоўваецца, неабходна задзейнічаць у максімальнай ступені. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на нарадзе па пракце Дзяржаўнай праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця і комплекснага выкарыстання прыродных рэсурсаў Прыпяцкага Палесся на 2009—2015 гады, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што гэтыя тэрыторыі багатыя на карысныя выкапні, тут вёсць бурны вуглі і гаручыя сланцы, торф і сапрапелі, каменная і калійная солі, мінеральныя і тэрмальныя воды, розныя віды будаўнічых матэрыялаў. «Гэтыя і іншыя прыродныя рэсурсы з максімальнай карысцю павінны працаваць на эканоміку краіны, задавальваюць патрабаванні не толькі ўнутранага, але і знешняга рынку. Усё актыўней змяшчаць імпартавую сыравіну. Быць асновай зніжэння сабекошту айчынай прадукцыі, а значыць, павышаць яе канкурэнтаздольнасць», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Акрамя таго, унікальная экасістэма рэгіёна, якая ўключае найбуйнейшы ў Еўропе лесабалотны комплекс і пойма ракі Прыпяць. Кіраўнік дзяржавы лічыць, што тут вялізныя магчымасці для развіцця розных відаў турызму і адпачынку. «Грошы, які кажуць, ляжаць пад нагамі, а мы з-за сваёй непаваротлівасці іх страчваем», — сказаў беларускі лідар.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу таксама на тое, што неабходна забяспечыць занятасць мясцовых жыхароў, выкарыстоўваючы іх працу больш рацыянальна і эфектыўна на тэрыторыі рэгіёна, каб яны не папуляры рады гастарбайтараў і беспрацоўных.

З улікам гэтых фактараў і існуючых сур'ёзных рэгіянальных праблем яшчэ ў верасні 2008 года ўраду было даручана распрацаваць комплексную праграму выкарыстання навіных рэсурсаў Прыпяцкага Палесся. Прэзідэнту ўнесены на разгляд праект Дзяржаўнай праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця і комплекснага выкарыстання прыродных рэсурсаў Прыпяцкага Палесся на 2009—2015 гады. Як адзначыў Аляксандр Лукашэнка, распрацоўка гэтага документа крыху зацягнулася, паколькі ўжо зацверджаны бюджэт 2010 года, а абмяркоўваецца праект праграмы з 2009 па 2010 год.

Аднак занепакоенасць выклікае не столькі марудлівасць распрацоўшчыкаў праграмы, колькі прыпылак, па якім яна складзена. «Складаецца ўражанне, што аўтары праекта імкнуліся ўключыць у яе як мага больш мерапрыемстваў, і больш затратных, часам нават механічна пераносячы іх з іншых, ужо дзеючых дакументаў», — сказаў Прэзідэнт. «Што мы будзем прапавіваць тут праграму развіцця прамысловасці, развіцця вёскі, малых і сярэдніх гарадоў. Яны ў нас прыняты і ў рамках іх будзе развівацца Палессе. Трэба было ўключыць у праграму тое, што датычыцца менавіта Палесся, тое, што немагчыма знайсці ні ў адной іншай праграме», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

«І самае галоўнае — трыльёны рублёў, дзе вы грошы возьмеце, тым больш бюджэтныя? Выраслішы іці па прычыну: прасі больш — дадучы менш?» — звярнуўся Прэзідэнт да распрацоўшчыкаў праграмы. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ўсё адказнасць як за рэалізацыю праграмы, так і за яе фінансаванне ў першую чаргу ляжа на мясцовай ўладзе. «Паніце плаванне з таго, што павінен зрабіць кожны жыхар рэгіёна, прамысловае прадпрыемства, раёныя цэнтры. А мы будзем толькі дапамагаць», — сказаў Прэзідэнт. — Праграма павінна быць прастай і зразумелай».

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што вялізныя тэрыторыі Прыпяцкага Палесся сёння не працуюць на краіну. «Вялізныя кіламетры, а мы ад гэтага нічога не атрымліваем», — сказаў ён і падкрэсліў, што трэба максімальна выкарыстоўваць гэтыя землі, каб яны прыносілі даход.

Аляксандр Лукашэнка акцэнтаваў увагу таксама на тым, што на наступны год аб'яўлены ў краіне Годам якасці, галоўным крытэрыём павінна стаць менавіта якасць. «Проста так-сяк нікому не трэба. Калі гэта аб'ект, то ён павінен выглядаць, як цацка, і ўсё вакол павінна выглядаць адпаведна, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Калі мы ствараем нешта новае — гэта павінна быць на стагоддзе наперад па якасці».

Прэзідэнт Беларусі па-ранейшаму давярае большасць жыхароў краіны

Аб гэтым сведчаць вынікі чарговага этапа сацыялагічнага маніторынгу «Грамадская думка аб сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь», праведзенага ў чэрвені на квартал 2009 года, паведамлілі карэспандэнты БЕЛТА ў інфармацыйна-аналітычным цэнтры пры Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі.

За год з 68,5 працента да 73,8 працента павялічылася колькасць беларускіх грамадзян, перакананых у тым, што краіна развіваецца ў правільным напрамку. Не згодныя з гэтым сцвярджаюць 17,2 працента, а 9 працэнтаў аптытыных не змагі адказаць.

Большасць жыхароў краіны (73,8 працента) адзначае, што дзейнасць дзеючага кіраўніка дзяржавы адпавядае інтарсам такіх людзей, як яны (у 2008 годзе — 67,9 працента).

Згодна з вынікамі даследавання, палітычную абстаноўку ў Беларусі тры чвэрці жыхароў рэспублікі (76,2 працента) прадуваюць ацэньваюць як спакойную. Лічаць яе напружанай каля 15 працэнтаў удзельнікаў апытання.

Пераважная большасць рэспандэнтаў (да 96,2 працента) адмаўляюць магчымасць свайго ўдзелу ў розных акцыях пратэсту нават пры выключных абставінах.

Вынікі маніторынгу па-ранейшаму фіксуюць высокі ўзровень даверу асноўным органам дзяржаўнага кіравання. Прэзідэнт, які і год таму, з'яўляецца лідарам па ўзроўню даверу грамадзян: кіраўнік дзяржавы давяраюць каля 80 працэнтаў беларусаў. Большая частка рэспандэнтаў аказвае давер і ўраду (Савету Міністраў) — 68,7 працента, парламенту (Нацыянальнаму сходу) — 67 працэнтаў, мясцовым органам улады — 59,5 працента.

Табліца з курсамі замежных валют: курс долара ЗША, еўра, японскага іену, швейцарскага франка, шведскага кроны, польскага злоты, ізраільскага шэкеля, індыйскага руп'яі, украінскага грыўны.

Сацыялагічнае апытанне было праведзена на рэспубліканскай выбарчы метадам інтэрвю «твар у твар». Па месцы жыхарства былі апытаны 1 976 чалавек ва ўсіх абласных цэнтрах краіны і Мінску, шэрагу раённых гарадоў і сельскіх населеных пунктаў. Статыстычная хібнасць не перавышае 3 працэнтаў. Гэта дае магчымасць сцвярджаць, што вынікі даследавання адлюстроўваюць думкі і адзначныя меркаванні дарослага насельніцтва краіны.

Цяпер планавая зарплата дырэктараў вагаецца ў межах Вр1,4-1,5 млн, але фактычна (пасля мераў спаганання) яна складае каля Вр1,3 млн. За складанасць, напружанасць работы, а таксама за стаж начальніка атрымліваюць надбавкі да акладу ў памеры прыкладна 60—65 працэнтаў.

БЕЛТА.

У Мінску дырэктарам ЖЭСаў публіцы павясіць заработную плату. Аб гэтым БЕЛТА паведаміў генеральны дырэктар ДВА «Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка» Уладзімір РЭНТОВІЧ.

На павелічэнне памеру зарплат кіраўніцтва аб'яднання вырашыла пайсці па некалькіх прычынах, галоўнай з якіх — павышэнне рэальнага професійнага і адток кадраў з гэтай сферы з-за напружанай работы. Невыкананне паказчыкаў, напрыклад, збору платы за камунальныя паслугі, непасрэдна адбываецца на кашальку дырэктараў — да іх прымяняюцца штрафныя санкцыі, зніжаюцца прэміі. Акрамя таго, у абавязкі кіраўніцтва з 2004 года ўваходзіць і такая работа, трымаць неаплацітую, які кантроль за санітарным станам ўсіх прылеглых да ЖЭСа суб'ектаў гаспадарання (прадпрыемстваў, дзіцячыя сады і інш.) і інфармаваны ў выпадку непарадку санітарнай і пакаранай службы.

У Мінску нецярпозы злачынца, які выкраў аўтамабіль, паспеў «пацалаваць» тры машыны да таго, як яго затрымалі праваахоўнікі.

Паводле звестак прэс-афіцэра Кастрычніцкага РУУС Сяргея Чабатарова, 23-гадовы жыхар Салігорскага раёна прыехаў на святы ў сталіцу, каб пагуляць. Спыніў ён у сваіх асяродку, дарэчы, у аднаго з якіх і скраў ключы ад аўтамабіля «Форд» пасля таго, як хлопцы добра выпілі. На гэтым аўто ён і накуралесіў на мінскіх вуліцах, умудрыўшыся пашкодзіць тры машыны. Між іншым, сутыкнуўшыся з апошняй, «ліхаць» кінуў скрадзены аўтамабіль і спрабаваў знішчыць, аднак гэта яму не удалося. Як выявілася, затрыманы грамадзянін мае сапраўдны «букет» сумасуддзя: раней ён ужо прыцягваўся да адказнасці за рабаўніцтва, крадзеж і хуліганства.

Ігар ГРЫШЫН.



16 СТУДЗЕНЯ 2010 г. СУБОТА № 7 (26615)

Кошт 650 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



«ЭКСПРЭС» ДА ПУЛЬМАНОЛАГАЎ

Жыхары вёскі Сялец дабіраюцца да перасоўнага кабінета камп'ютарнай рэнтгенаграфіі. «Пультэкспресс» прыехаў на Лагойшчыну з Мінскага абласнога супрацьтуберкулёзнага дыспансэра, каб зрабіць прафілактычны агляд жыхароў аддаленых вёсак.

ПАКУПНІКІ КОЖНАГА ЗАЛАТОГА МЕРНАГА ЗЛІТКА АТРЫМАЛІ ДАХОД

Негледзячы на тое, што з восні мінулага года ўзрос попыт Беларусаў на залатая мерныя зліткі, якія рэалізуюць банкi, у параўнанні з 2008 годам ён усё ж знізіўся амаль у 1,7 раза: пазалетаў у банках было куплена каштоўнага металу агульнай масай 2 тоны 49 кілаграмаў, а ў 2009-м — 1 тона 214 кіло. Тым не менш, у снежні аб'ём прададзеных насельніцтву залатых зліткаў, хоць і не істотна, але зноў вырас у параўнанні з лістападам: за апошні месяц дзея людзі купілі згаданага металу больш прыкладна на 7 кіло, чым за папярэдні месяц, — каля 140 кілаграмаў.

Ажыўленне попыту беларусаў на золата, якое назіралася ў верасні-снежні, сцвярджаюць, у прыватнасці, спецыялісты Нацыянальнага банка — вынік прыросту кошту металу, які адбываўся ў свеце. Падобнае ўкладанне было не толькі інвестыцыйна ў адзін з найбольш надзейных інструментаў абароны ад рызыкі ў доўгатэрміновай перспектыве, але і дазваляла разлічваць на прыбытак. Прынцып, апошняе меркаванне спрадэлілася цалкам. Усе пакупнікі залатых мерных зліткаў па выніках года атрымалі пэўныя дывідэнды.

Праўда, аддача ад такой інвестыцыі, калі браць пачатак снежня і сёлетні студзень, розная — яна зменшылася, калі золата пачало на сусветным рынку таннець на фоне долара, які ўмацоўваецца. Між іншым, тройскай унцыя каштоўнага металу згубіла ў цене за гэты перыяд больш як 60 долараў. Зразумела, знізіўся кошт золата, рэалізацыйны агляд займаюцца бан-



Зберажэнні

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

МВФ: СУСВЕТНАЯ ЭКАНОМІКА АДНАЎЛЯЕЦЦА ХУТЧЭЙ, ЧЫМ ЧАКАЛАСЯ

Аднаўленне сусветнай эканомікі ідзе хутчэй, чым чакалася, але яно усё яшчэ моцна залежыць ад праграм дзяржаўнай падтрымкі, лічыць кіраўнік МВФ Дамінік Строс-Кан.

«Прагноз, які мы апублікуем у найбліжэйшыя дні, пакажа хутчэйшы тэмпы аднаўлення і параўнанні з больш раннімі чаканнямі, і гэта добрая навіна, але становішча па-ранейшаму застаецца хісткім, бо ў шматлікіх частках свету падтрымліваецца дзяржаўнымі выдаткамі на фоне ўсё яшчэ слабага попыту», — заявіў кіраўнік МВФ на прэс-канферэнцыі ў Вашынгтоне.

Тэмпы аднаўлення ў розных рэгіёнах моцна адраэніваюцца — азіяцкія краіны лідзіруюць, развіццё эканомікі развіваюцца значна павольней і моцна залежаць ад мер стымулявання, адначасна Строс-Кан. «Таму вельмі важна, каб меры падтрымкі захоўваліся, пакуль не з'явіцца вызначныя сігналы ўзаўняўлення ў прыватным сектары», — заявіў ён.

Аднак маштабныя праблемы з працоўнымі месцамі не дазваляюць казаць аб тым, што крызіс пройдзе, лічыць Строс-Кан. «Урады павінны паставіцца да гэтай пагрозы сур'ёзна, пераарыентаваўшы частку стымуляцыйнага пакетаў на падтрымку занятасці», — сказаў ён.

ЖЫХАРЫ СТАЛІЦЫ ГАІЦІ ЗАБЛАКАВАЛІ ДАРОГІ ЦЕЛАМІ ЗАГІНУЛЫХ

Жыхары сталіцы Гаіці, па сведчаннях відэаочы, заблакавалі дарогі цэламі загінулымі пры землятруссе, патрабуючы паскорыць аказанне дапамогі, паведамляе Reuters, спасылкаючыся на фотакорэспандэнта часопіса Time, які знаходзіцца на месцы падзей.

Паводле словаў фатографа, які мінімум дзве дарогі ў цэнтры Порт-а-Пранса перагароджаныя цэламі загінулых. «Людзі не атрымліваюць ніякай дапамогі і даведзены да адчаю», — паведаміў фотакорэспандэнт Time ў інтэрв'ю Reuters.

Ахвярамі моцнага землятрусся, які адбыўся на Гаіці ў ноч на 12 студзеня на мясцовым часе, сталі, па розных звестках, ад 50 да 100 тыс чалавек. У сталіцы Гаіці — Порт-а-Прансе — падземным штуршкі разбурылі як мінімум дзве трэці будынкаў. Улады Гаіці заявілі, што толькі ў адной з брацкіх маглі пахавання 7 тыс чалавек. У бальніцах вострава знаходзіцца яшчэ не менш за аўтары тысячы целаў загінулых. Колькі загінулых знаходзіцца пад заваламі, пакуль не вядома.

РОЗГАЛАС

НЕ СЛАБА! У МІНСКУ ЗА 1,7 МЛРД РУБЛЁЎ КУПЛЕНА САМАЯ ДАРАГАЯ Ў БЕЛАРУСІ КВАТЭРА!

Згодна з базай інфармацыі Нацыянальнага кадастравага агенства Дзяржаўнага камітэта па маёмасці, самую даруюю кватэру летась прадалі ў цэнтры сталіцы па вуліцы Акадэмічнай. Кватэра агульнай плошчай каля 230 квадратных метраў была прададзена ў лютым мінулага года за астранамічную суму 1 млрд 735 млн беларускіх рублёў. На той час кватэра ў валодзе абышлася пакупніку прыкладна ў 630 тысяч долараў ЗША. Квадратны метр такой «залатой» кватэры «пацягнуў» на амаль 2700 долараў.

НА БАЗЕ МТЗ-80 «БЕЛАРУС» СТВОРАНЫ САМЫ ХУТКІ ТРАКТАР У СВЕЦЕ

Расійская кампанія «Бізон» аб'явіла аб заканчэнні стварэння самага хуткага трактара ў свеце, які будзе прымаць уздел у гонках на трактарах. Супертрактар створаны на базе 25-гадовага МТЗ-80 «Беларус».

Як паведамляе сайт Авто@mail.ru, удакладнаванне закарнула рухавік, трансмісію, паліўную апаратуру, іншыя вузлы і аргатамы. Знешні выгляд зменены да непазнавальнасці. Першы варыянт гэтага трактара быў паказаны яшчэ ў мінулым годзе — тады машына змагла разганяцца да 85 км/гадзіну. Але затым была праведзена сур'ёзная мадэрнізацыя «баліда». На супертрактар паставілі гідраўлічнае счэпленне, дыскавыя тармазы з гідравакуумным узмацняльнікам, а таксама новы чатырохціліндравы рухавік магутнасцю больш як 200 к.с. Галоўным вынікам мадэрнізацыі стала здольнасць сельгасмашыны пераадолець рубжэ ў 100 км/гадзіну (парог пакуль не вызначаны) і поўная гадоўнасць устанавіць сусветны рэкорд трактарнай хуткасці. Што датычыцца працаўкі трактара-хуткахода, то гэта вытворчае аб'яднанне «Мінскі трактарны завод».

«РЭКАРСМЕН» ПА КРАДЗЯЖАХ З АЎТО

Падазронага як мінімум у 30 крадзяжах з аўтамабіляў, якія ён учынаў выключна ноччу, затрымалі праваахоўнікі ў Мінску.

30-гадовы раней неаднаразова судзімы сталічны жыхар, паводле звестак аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкома, асабліва не мудрагелі, калі краў з чужых машын: разбіваў шкло, пасля чаго забіраў з салонаў магнітоны, GPRS-навігатары, мадэлятары. Акрамя таго, здымаў з «жалезных коней» каплякі, дэкартаўныя значкі. Затрыманы і памагаты падазронага. Пры высоку ў прыватным доме апошняга былі знойдзеныя і канфіскаваныя тры крадзеныя магнітоны, тры сотыя тэлефоны, наркафітэма рэчыва ў выглядзе экстракцыйнага опію. Як расказвалі падчас допытаў затрыманы, яны штодня спажываюць наркатыкі, якія ў тым ліку выраблялі і самастойна. Між іншым, паводле іх слоў, асноўная частка грошай, атрыманых злочынным шляхам, ішла менавіта на наркатыкі.

ТРАКТАР У САЖАЛЦЫ

Трактарыст Воранаскага дома — інтэрната заявіў у аддзел унутраных спраў Віцебскага раёна пра выкраданне службовага трактара «МТЗ-82».

Нехта пад вечар скраў «жалезнага каня» з вуліцы вёскі Бернікі. Ужо менш чым за гадзіну трактар (з тэхнічным пашкоджаннем) знайшлі ў штучным вадаёме той жа вёскі.

АДКАЗАЛІ ЗА ЦЁЛAK УЛАСНЫМ РУБЛЁМ

У Браслаўскім раёне па патрабаванні пракуратуры за цёлак, якіх невядомы скралі з фермы, прыцгнуллі да матэрыяльнай адказнасці дырэктара філіяла «Азёры краі» райаграсрэсісу і загадчыц фермы.

Як паведаміў «Звяздзе» пракурор Браслаўскага раёна Алег НЕСЦЯКОНАК, з фермы невядомы скралі сем цёлкаў. Страты ацанілі ў 7,7 мільёна рублёў. Маглі б скрасці і яшчэ, бо ферма, у якой было 127 цёлка пасля зваротнага працоўнага дня не ахоўвалася ніяк. Чым і скарысталіся злмыснікі. Іх, дарэчы, шукаюць і цяпер. А аднакны асобаў кіраўніцтва райаграсрэсісу не вельмі спяшалася ніяк пакараць за тое, што не клапаціліся пра ахову скаціны. Пракуратура ўмяшалася. Прызначаны вiнаватныя былі вымушаны запліцца за цёлак з уласнай кішані. Але па рашэнні кіраўніцтва райаграсрэсісу толькі часткава пагасілі кошт скрадзеных цёлкаў — больш за 2,2 мільёна рублёў. Але пракуратура гэтым не задаволенна — цяпер прадаўлены іск на поўную кампенсацыю страты.

ГРОШЫ НА ФІКЦЫ

У Кругіх затрыманыя дзве супрацоўніцы мясцовага райспажытгаварства, якія падазраюцца ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі.

У прыватнасці, як удакладнілі ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Мінбальніканкама, які мяркуюць, з красавіка 2008 па люты мінулага года падазроная атрымлівала па фіктыўных расходных касавых ордэрах з касы Кругіскага РайГТА грошы на нарыхтоўку прадукцыі. Такім чынам яны выкраслі грашовыя сродкі на суму больш як 37 мільёнаў рублёў.

ВА УКРАЎІНУ ЗАПРАСІЛІ «БАЯЗДОЛЬНЫХ ЛЮДЗЕЙ» СААКАШВІЛІ?

Намеснік кіраўніка Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Дамітрый Выдрын апублікаваў аўдыёзапіс тэлефоннай гутаркі людзей, чые галасы вельмі падобныя на галасы прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі і прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі?

На запысы нехта голасам, падобным на голас прэм'ер-міністра Украіны, скардзіцца, што ЦВК адмовіўся рэгістраваць назіральнікамі на выбарах 2011 грузін, і абцяе зрабіць усё магчымае для таго, каб яны ўсё ж такі атрымалі доступ на выбарчыя ўчасткі.

У адказ на гэта яе суразмоўца сказаў: «Так-так, я таму і тэлефаную. Рэальна Гіў там на месцы, можа быць, хтосьці з вашых там звязкач, і вырашаць пытанні». «Абавязкова! Я сказала Турчынаву, каб ён не адкладна сустрэўся...», — сказала «Цімашэнка» і падказвала «Саакашвілі» за тое, што «наогул такая каманда накіраваная ва Украіну або цяпер накіроўваецца».

«Мы ўжо насамрэч самых правэранных і баяздольных людзей асапраўляем», — падбадзёрывае ў гэтую гутарку прэзідэнт.

На дзень раней аб з'яўленні гэтага аўдыёзапісу заявіў кандыдат у прэзідэнты Украіны Міхаіл Бродскі. Ён, у прыватнасці, растлумачыў, хто такі Гіў, згаданы ў апублікаванай гутарцы.

«Гаворка ідзе аб атрадзе грузінскіх баевікоў пад кіраўніцтвам кіраўніка камітэта грузінскага парламента па абароне і бяспекі Гіўі Таргамадзе, асабіста сябра Саакашвілі», — сказаў ён. Паводле словаў Бродскага, Таргамадзе кіраваў атрадамі баевікоў падчас «Рэвалюцыі руж» у Тбілісі. У прэс-службе абодвух лідараў адмовіліся каментавач з'яўленне гэтага аўдыёзапісу.

Ігар ГРЫШЫН.

Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

БЕЛАРУСКИ НАРОДНЫ БАНК BELARUSKY NARODNY BANK

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК»

27 января 2010 года в 10.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк».

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров банка.
2. Об избрании нового состава Совета директоров банка.
3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «БНБ-Банк».

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в помещении ОАО «БНБ-Банк» по адресу: 220012 г. Минск, пр-т Независимости, 87А.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 20 января 2010 г.

С информацией, относящейся к вопросам, включенным в повестку дня, а также проектами решений можно ознакомиться по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 87а с 18 января 2010 г. в рабочие дни (с 9.00 до 17.00) (перерыв с 12.45 до 13.30).

Регистрация акционеров по месту проведения собрания с 9.00 до 10.00 по документу, удостоверяющему личность, а представителям акционеров — юридическим лицам — по доверенности. УНП 100513485.

Минский городской центр недвижимости ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о проведении 28 января 2010 года 95-го открытого аукциона на право заключения договора аренды (сроком на 5 лет) нежилых неиспользуемых помещений коммунальной собственности г. Минска (газета «Звязда» от 15 января 2009 г.) после строки 50 (лот № 50) дополнить следующими строками:

Табліца з тэарэтычнымі данымі: ТКУП «Універмаг Беларусь», тел. 295 00 87; 51 Пер. Толстого, 12, комната № 3 на первом этаже; 15,8; 300

Телефон для справок 227 40 22.

На кантролі «ШЭРЫ» СЕЛЯДЗЕЦ

Камітэт дзяржкантролю Беларусі з 9 па 12 студзеня правёў аперацыйныя праверкі 128 суб'ектаў прадпрыемстваў дзейнасці, якія ажыццяўляюць розныя продажы рыбнай прадукцыі на 41 рынку краіны, і выявіў шэраг парушэнняў.

Папярэднічалі ж гэтым ройдавыя праверкі фінансвай міліцыі КДК напрыканцы мінулага года, у ходзе якой правяралася аперацыйная інфармацыя наконт незаконных паставак у краіну з Расіі гатовай рыбнай прадукцыі для наступнай рэалізацыі праз гандлёвыя аб'екты на рынках Беларусі. Гэтым звесткі пацвердзіліся: на рынку ТАА «Гандлёвы дом «Ждановічы»» былі ўстаноўлены гандлёвыя аб'екты, дзе рэалізуюваўся сельдзец марынаваны ў пластыкавай тары пры адсутнасці дакументаў, якія пацвярджалі паступленне і якасць тавару. Усяго ж пры праверцы 29 снежня 86 гандлёвых аб'ектаў на 35 былі ўстаноўлены факты захоўвання і рэалізацыі гатовай прадукцыі расійскай вытворчасці, увезеныя ў рэспубліку са згаданым парушэннем заканадаўства. Тады было канфіскавана 6804 пластыкавыя ёмістасці з сельдцом марынаваным вагой ад 0,5 да 1,5 кг, 30 слоікаў чырвонай ікры,

101 кіло сельдца вэнджанага і 144 — салёнага. Падчас апошняй праверкі, паведамліў карэспандэнт «Звязды» ў прэс-службе Камітэта дзяржкантролю, факты рэалізацыі гатовай рыбнай прадукцыі, вырабленай у Расіі, без дакументаў, якія пацвярджалі быць набывцены (паступленне), і без дакументаў аб якасці ўстаноўлены на 14 гандлёвых аб'ектах 12 суб'ектаў прадпрыемстваў дзейнасці (9,4 працэнта ад колькасці правераных). У прыватнасці, 9 студзеня на 3 гандлёвых месцах рынку ПУП «Ваўкавыскае грамадскае харчаванне» без прыходных дакументаў і дакументаў аб якасці ажыццяўляўся продаж 60 упаковак сельдца вострага салення вытворчасці смаленскага ТАА «Амадэй». А, напрыклад, на адным з гандлёвых месцаў ПУП «Цэнтральны рынак» (Магілёў) у рэалізацыі знаходзілася больш як 68 кіло свежажарэнай рыбы без інфармацыі аб вытворцы, даце яе вырабы, тэрмінах прыдатнасці (рэалізацыі гэтай прадукцыі забаронена). Выяўлена і шэраг іншых парушэнняў, па якіх, у прыватнасці, накіраваныя прапаныя зрабіць тэрміновыя захады па ліквідацыі недахопаў.

Ігар ГРЫШЫН.

ЗАГАДЫ МІНІСТЭРСТВА ПРАПАНАВАНА АДМЯНІЦЬ

Гэта зроблена пасля таго, як Камітэт дзяржкантролю Віцебскай вобласці праверыў Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якіба Коласа.

Амаль што 80 працэнтаў выдаткаў тэатра пакрываюцца з бюджэту. Пры гэтым, як падлічылі кантролеры, у сярэднім глэдзельная зала напаяўняецца прыблізна на 77 працэнтаў. Толькі пляц з больш чым 30 спектакляў тэатра збіраюць поўную залу.

У ходзе праверкі ўстаноўлілі і тое, што не ўлічваліся пошты на асобныя спектаклі. Білеты ў асноўным рэалізуюцца праз упаўнаважаных распаўсюджвальнікаў, а на гастролях выкарыстоўваліся спектаклі білеты ў касе наогул набыць немагчыма. І зразумела чаму: распаўсюджвальнікі білетаў атрымліваюць да 14 працэнтаў вырuchu ад спектакляў. Для параўнання: аўтарскае ўзнагароджанне складае ўсяго ад 2 да 10 працэнтаў.

Канкрэтны ўзорны прыклад. На спектаклі Санкт-Пецярбургскага акадэмічнага тэатра камедыі (гастролі прайшлі з аншлагам) было рэалізавана больш за 5 тысяч білетаў, з якіх толькі 700 білетаў прададзены ў касе тэатра. Пры гэтым тэатру давялося адыць больш за 12 працэнтаў вырuchu некалькім распаўсюджвальнікам білетаў — каля 12 міліянаў рублёў.

На жаль, гастрольная дзейнасць віцебскага тэатра странна: пры дзесяці гастрольях, які кажуць у тэатральным асяроддзі,

Дэфіцыт: хлеб і цвікі. А каўбасе — тры месяцы

У гэта адрозно і не паверыць, але факты — рэч упёртая. Звычайны хлеб, малако, цвікі і шмат іншага, аказваецца, бываюць у дэфіцыце ў крамах Прыдзвінскага краю. Тамі ўсё вырчулі спецыяльна Камітэтам дзяржкантролю Віцебскай вобласці.

Пра хлеб. Правяралі крамы і пункты грамадскага харчавання ў Лельскім раёне. Хлеб адсутнічаў, які і будучыя вырабы, малака, і ў не адным-двух аб'ектах гандлю, а ў 37 працэнтах правераных. У пераважнай большасці выяўлілі тое, што не прытрымліваюцца патрабаванняў да якасці тавараў, якія рэалізуююць.

У Віцебску ў краме прадпрыемства «Ваяж» выбар харчовых тавараў на момант праверкі быў багаты, прада, не было беларускага алею. Але вось якасць таго, што прадавалі — зусім іншае пытанне. Каўбасу, якую ўжо месяцы тры не нельга есці, не жадаеце? Я таксама не купіў бы. А на некаторых прадуктах чамусьці наогул адсутнічаў запіс аб тым, калі іх вырабілі. Кантролеры выявілі, што парушаліся санітарныя нормы пры захоўванні і рэалізацыі тавараў.

У краме абласнога цэнтра таварыства «Юнітэп плюс» падчас дзвюх праверак адсутнічалі абавязковыя, згодна з адпаведным асартыментам для рэалізацыі, цвікі шыферныя, паталоні чыгуначныя, наборы кісточак...

Толькі летася кантролеры праверылі каля 220 крамаў, сталовых, кавярняў. І розныя парушэнні выявілі ў кожнай. У большасці рэалізоўвалася няякаясная ежа.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

СТАСУНКІ З ХАЛОДНЫМІ КРАІНАМІ ЦЯПЛЕЮЦЬ

У агляднай будучыні інфармацыйнае бюро Паўночнага Савета з'явіцца ў Беларусі

Арганізацыя парламенцкага супрацоўства Даніі, Іспандыі, Нарвегіі, Фінляндыі, Швецыі, Аландскіх і Фарэрскіх астравоў, а таксама Грэнландыі хутка зможа атрымаць сваёсаблюднае «прапіска» ў нашай краіне. Ініцыятыву па адкрыцці інфармабюро Паўночнага Савета горада падтрымліваюць беларускія парламентарыі. Сустрэкаючыся за межамі калег, Міхаіл РУСЫ, старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па праблемах чарнобыльскай катастрофы, экалогіі і прыродакарыстанні, кіраўнік дэлегацыі Нацыянальнага сходу па адзясненні кантактаў з Паўночным Саветам, выразіў шчырую ўдзячнасць членам Паўночнага Савета за актыўную пазіцыю, якая спрыяла прыняццю рашэння аб адкрыцці інфармацыйнага бюро Паўночнага Савета ў Беларусі.

— Пасты выканання неабходных працэдур мы актыўна падключымся да гэтай работы, каб у самыя сціслыя тэрміны інфармацыйнае бюро было адкрытае ў Беларусі, — запэўніў дэпутат замежнаму дэлегацыі на чале з Дагфінам ХАЙБРОТЭНАМ, членам Прэзідыума Паўночнага Савета (дзе ён прадстаўляе нарвежскі парламент).

Беларускі парламентарый дадаў, што «Нацыянальны сход гатовы і надалей удзельнічае ў актывізацыі па супрацоўніцтве з Паўночным Саветам».

Пра хлеб. Правяралі крамы і пункты грамадскага харчавання ў Лельскім раёне. Хлеб адсутнічаў, які і будучыя вырабы, малака, і ў не адным-двух аб'ектах гандлю, а ў 37 працэнтах правераных. У пераважнай большасці выяўлілі тое, што не прытрымліваюцца патрабаванняў да якасці тавараў, якія рэалізуююць.

СТАРТАВЫ КАПІТАЛ ІПЭШНІКАМ МОЖНА ЗАРАБІЦЬ НА ЭКСПАРЦЕ БЕЛАРУСЬКАГА

Прадпрыемствамі малога бізнэсу рэалізавана 15,1% прадукцыі з усёго аб'ёму рэалізацыі па краіне за перыяд з 1 па 13 студзеня 2010 года. Пра гэта журналістам расказаў Аляксандр ЛІХАЧУСЬСКІ, дырэктар Дэпартаменту па прадпрыемствах Мінізканоміі.

Не падкрэсліў, што станоўчая дынаміка захоўваецца з 2009 года, і нагадаў, што гэты паказчык у верасні склаў 8%, у кастрычніку — 8,3%, у лістападзе — 9,9%, у снежні — 15%. Тым чынам заданне, дадзенае ўрадам — не менш за 10% да канца 2009 года — было выканана. Што датычыцца 2010 года, то Аляксандр Яраславіч сказаў: пакуль няма планкі для арыенціру не ўстаноўлена і не трэба чакаць ярка выражанага станоўчага дынамікі далей, аднак, хутчэй за ўсё, яна ўсё ж такі застаецца станоўчай.

Прывёў Аляксандр Ліхачускі і канкрэтныя лічбы: з 1 па 13 студзеня гомельскае прадпрыемства Аблгандлясаюз адгрузіла малому бізнэсу тавараў на суму больш за 500 млн рублёў. Брэсцкая абласная база Бакалея — на 750 млн рублёў, Брэстбаўтагандаль — на 16 млн, гродзенскі рынак «Паўднёвы» — на 15 млн, магілёўскія вытворцы комплексу «Прыдняпроўе» — на 6 млн.

Справа Цыгана перададзена ў Вярхоўны Суд

Былы кіраўнік адміністрацыі Кастрычніцкага раёна Мінска абвінавачваецца па чатырох артыкулах Крымінальнага кодэкса. У прыватнасці, у атрыманні хабару, перавышэнні ўлады і службовых паўнамоцтваў, крадзяжы грашовых сродкаў шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі, а таксама ў здзяйсненні незаконных дзеянняў у дачыненні да боерпрыасаў. Як паведамілі ў прэс-службе Генеральнай пракуратуры, крымінальная справа заведзена і ў дачыненні да 73-гадовай мінчанкі, якая давала хабар Міхаілу Цыгану. Нагадаю, што справа ў дачыненні да біолага кіраўніка раённай адміністрацыі была заведзена летам мінулага года самім генеральным пракурорам краіны Рыгорам Васілевічам.

Надзея ДРЫЛА.

дзяржаў, якія ўваходзяць у яго склад». Палітык лічыць мінулы год вельмі паспяховым у адноснах паміж беларускім парламентам і Паўночным Саветам, высокая ацэнка вынікі семінара «Роля палітыкаў у грамадстве, якое змяняецца», што прайшоў у Вільнюсе. Падобныя канферэнцыі штогод праводзяцца ў рамках эгіды Паўночнага Савета, і з 2007 года беларускія парламентарыі рэгулярна бяруць там удзел.

— Мы вітаем і будзем аказваць усялякую падтрымку семінару пад эгіды Паўночнага Савета ў Мінску, які мае адыцца ў сакавіку, — падкрэсліў М. Русы. — Мяркую, што падтрымка падтрымкаў і нават будучы прынятыя важныя рашэнні ў сферы энэргетыкі (у тым ліку выкарыстання нетрадыцыйных крыніц), аховы навакольнага асяроддзя, генетычных праграм, паліпашэння інвестыцыйнага клімату.

Паводле яго слоў, канферэнцыя ўжо выклікала вялікую цікавасць: — Мы атрымалі дзясяткі званкоў ад урадавых і няўрадавых арганізацый з просьбай ўзяць удзел у мерапрыемстве. Лічу, што сённяшняга гутарка дасць нам магчымасць вызначыцца ў самы блізкі час па парадку дня і ўсіх арганізацыйных пытанняў семінара.

Дагфін Хайбротэн падзякаваў беларусам за гасцінны прыём і ў працяг тамы прыязнасці значыць:

— Мы расцэнваем Беларусь як частку еўрапейскай сям'і і яшчэ судзіць па Поўначы. На працягу таго часу, што мы супрацоўнічаем,

мы знайшлі вельмі шмат агульных інтарсаў. У прыватнасці, гэта пільны, звязаны з навакольным асяроддзем, змяненнем клімату, — пытанні, якія не ведаюць межаў, хутчэй наадварт, патрабуюць агульных рашэнняў, агульнага падыходу. Мы рады, што беларускі парламент старыў форум, у рамках якога ў нас ёсць магчымасць кантактаваць з беларускімі палітыкамі — тымі, што прадстаўленыя ў парламенце, і тымі, хто не працуе ў парламенце. Верым у такі дыялог, у рамках якога можам напраму абмянявацца думкамі па пытаннях, якія нашы меркаванні сыходзяцца, і пытаннях, у якіх нашы меркаванні разыходзяцца.

Замежны парламентарый запэўніў, што на семінары, які мае адыцца ў Мінску, прадстаўнікі краіны Паўночнай Еўропы з задавальненнем падзяляцца ўласнымі пазітыўным вопытам. Спідар Хайбротэн нагадаў, што мадэль развіцця гэтых краін Паўночнай Еўропы грунтуецца на моцнай грамадзянскай супольнасці і яе актывіўным удзеле ў жыцці грамадства. Ён таксама зрабіў акцэнт на важнасці супрацоўніцтва паміж уладамі, бізнэсу і арганізацыямі, якія прадстаўляюць інтарсы працаўніцтва. Госьць выказаў гатовнасць падзяліцца вопытам, напрацаваным непасрэдна ў сувязі з глабальнымі выклікамі сучаснасці, у прыватнасці, у сферы навакольнага асяроддзя і фінансавага крызісу.

Ала МАЧАЛАВА.

Абзац

Пракуратура Докшыцкага раёна завяла крымінальную справу ў дачыненні да дэпутата раённага і Бягомльскага пасялковы Савета дэпутатаў, паведамліў БЕЛТА. Ён падзараецца ў тым, што ў лютым 2008 года, працуючы старшынй названага пасялкова Савета, падпісаў незаконнае рашэнне аб выздзяленні зямельных участкаў агульным коштам Бv43,5 млн жыхарам Віцебскай вобласці ў пахціцтвае спадчынае владніцкае.

Байцы спецназа затрымалі трох мужчын, якія гатавалі экстракцыю опій у адной з кватэр па вуліцы Якібава ў Мінску. Назіранне за кватэрай служба нархагантролю Ленінскага РУУС вяла некалькі месяцаў, а магчымасць затрымаць зламшчыкаў з доказам выні з'явілася толькі 13 студзеня. Калі супрацоўнікі міліцыі ўварваліся ў кватэру, адзін з мужчын паспрабаваў знішчыць доказы і выліць опій, які там гатаваўся, у ракавіну. Гаспадыня здымнай кватэры, дзе быў наладжаны наркарпётон, пра справу сваіх кватэрантаў не ведала.

Раней неаднаразова судзімы 44-гадовы жыхар Веткаўскага раёна затрыманы па падзарэнні ў збойстве пенсіянеркі, жыхаркі Жытківацкага раёна 1908 года нараджэння. Труп 101-гадовай жанчыны з кровападцёкамі на твары быў знойдзены 13 студзеня ў доме загінулай ў вёсцы Хлупін. Згодна з паярэднім заключэннем, жанчыну задушылі. Мяркуюцца, што ў пенсіянеркі былі выкіданы грошы і рэчы.

Поўны абзац

Экстрэмальна высокі атмасферны ціск, які можа стаць рэкордным за ўсю гісторыю метэастанавы — больш за 770 мм ртутнага слупка — нахацеца ў набліжаныя выхадныя ў Маскве, С. Пецярбургі і многіх іншых гарадах. Нормай з'яўляецца ціск 745 мм рт. сл. У нашай краіне атмасферны ціск таксама будзе вышэйшым за норму. Як паярэджаюць медыкі, анамальна высокі ціск у спалучэнні з халодным надвор'ем негатыўна адбіваецца на здароўі, асабліва тых, хто хварэе на мігрэні і гіпертанію. Вельмі уважлівым павіны быць астматыкі і хворыя на стэнакардыю. Варта трываць пры сабе лекавыя прыпараты, выключыць празмерныя нагузкі, не злужываць спіртным і выраненем у палонку. Усё гэта прававуе асадузіць крываць.

У паліклініцы на поўдні Швецыі таўстуны, што марылі пахуцца, абавалі падлогу бальніцы. Індэцэнт адбыўся ў памяшканні, дзе сабралася група «Назіральнікі за вагой». Там сабралася каля 20 чалавек, каб прайсці працэдур узважвання. Аднак перш чым адзін з іх паспеў стаць на вагу, усё нечакана пацвілі вельмі моцны трэск, усё падумалі, што гэта зямлетрус. Рэчы падалі, а падлога пачала правальвацца ў адным з кутроў і ўздухоў сценцаў. Затым падлога пачала правальвацца і ў іншых частках пакоя. Група тэрмінова пакінула памяшканне і правяла ўзважванне ў калідоры. Там падлога вытрымала.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

СТАРТАВЫ КАПІТАЛ ІПЭШНІКАМ МОЖНА ЗАРАБІЦЬ НА ЭКСПАРЦЕ БЕЛАРУСЬКАГА

межамі Беларусі ў 2010 годзе, дзе могуць прыняць удзел індывідуальныя прадпрыемствы. Прынамсі, Гродзенскі аблвыканкам заплававаў 10 выстаў-кірмашоў у Маскве; Мінскі аблвыканкам — 40 у Маскве, Санкт-Пецярбургу, Смаленску, Ліпецку, Увограбдзе і Маскоўскай вобласці; Магілёўскі аблвыканкам — 46 выстаў у Расіі, Казахстане, Украіне, Малдове, Германіі, Польшчы, Кітаі; Мінскі гарвыканкам — 35 выстаў у розных гарадах Расіі.

Старшыня ГА «Мінскі сталічны саюз прадпрыемстваў і працаўдаўцаў» Уладзімір КАРАГІН пагадзіўся з Аляксандрам Ліхачусьскім наконт інэртнасці некаторых прадпрыемстваў.

— Вельмі высокая сіла інэрцыі, бо не дзясяткі тысяч і не тысячы кінуць заробіць на экспарце. А тыя, хто прыняў у гэтым удзел, маюць нават добрыя заробкі. На жаль, калідор магчымасцяў існуе толькі да 1 ліпеня, а потым гэтае акно значыцца за 3 гады наперад» наконт Мінскага саюза. Але і сёння можна і трэба актывна працаваць, удзельнічаць у выхадных кірмашах. Гэта та я магчымасць, калі прадпрыемлікі могуць сабраць стартвы капітал для развіцця сваіх прадпрыемстваў.

Таксама Уладзімір Карагін расказаў, што асноўная задача ў грамадскіх аб'яднанні — дапамагчы ў развіцці малых і сярэдніх вытворчых прадпрыемстваў: — Мы дамовіліся з Рэспубліканскай асацыяцыяй прадпрыемстваў прамысловасці, што будзем гэтую працу рабіць разам. Бо сапраўды, трэба зрабіць стыкоўку нашых буйцецку, Увограбдзе і Маскоўскай вобласці; Магілёўскі аблвыканкам — 46 выстаў у Расіі, Казахстане, Украіне, Малдове, Германіі, Польшчы, Кітаі; Мінскі гарвыканкам — 35 выстаў у розных гарадах Расіі.

— Мы сфарміравалі базу на дыску — гэта 5 тысяч старонак, і цылер мы гтую інфармацыю даводзім да прадпрыемлікаў. Павел БЕРАСНЕЎ.

Жыллё маё ЗНІЖКІ «ДАБРАЛІСЯ» І ДА АРЭНДЫ

Недзе за два тыдні да Новага года на сталічным рынку арэнды кватэр назралася заціхшая нават з боку гаспадароў жылля, якія вырашылі прытрымаць сваю нерухомасць да студзеня. Аднак на валютным рынку ў першым месцы года сур'ёзны змяненні не адбылося. Таму ўласнікі жыллёвай нерухомасці пачалі больш актывна прапаноўваць жыллё...

Рынак сталічнай арэнды «пераграецца»

Паводле інфармацыі пачаткова аддзела арэнды жылля сталічнага агенства «Час пік» Сяргея КАДОЛЫ, штодзённая і аперацыйная табліца прапаноў павялічваецца на 20-25 новых варыянтаў кватэр, што ўстаўляюцца на арэнду. Калі колькасць варыянтаў прапаноў працягвае павялічвацца, то попыт на часовае жыллё спыняецца цыпер на мінімальным узроўні. Менавіта таму будучыя кватэранты сталі вельмі пераборлівымі. Сёння кліенты заказваюць у агенства не толькі жылё пампашаннае па мінімальным кошце ў акрэсленых раёнах, але і патрабуюць, каб у кватэрах былі не вельмі старая мэбля, тэлевізар, халадільнік і іншая бытавая тэхніка, а таксама магчымасць падключэння да інтэрнэту. Апошнім часам усё часцей кватэранты абавязкова ўмовай для арэнды кватэры лічаць наяўнасць у ёй сучаснай пральнай машыны.

Зніжкі дасягаюць 30—50 USD Сярэдні кошт арэнды аднапакатых кватэр у Мінску складае каля 200 долараў. Па такім кошце павінна быць сапраўды «улакаваная» кватэра, і пажадана недалёка ад лініі метра. Сапраўды якасныя кватэры прапаноўваюцца і па даражэйшым кошце, ад-

нак пры рэальных здзелках гаспадары усё часцей гаджаюцца на зніжкі. Так, у новабудуолах, Заводскім раёне і ў Шабанах сёння вясце магчымасць адшукаць кватэры і па 170—180 долараў.

Вельмі шмат цыпер на рынку двухпакатых кватэр, якія за апошні месяц нават патанелі. Сярэдні кошт двухпакатых складае 250 долараў плюс аплата камунальных паслуг. Даволі прасторыя двухпакаткі ў новых мікрараёнах можна адшукаць і за 200 долараў, аднак... Камунальныя паслугі па такім жылі ў сёлёнтна маразы могуць дасягаць да 150—180 тысяч рублёў. Цэннік трохпакатых кватэр застаецца на узроўні 300 долараў плюс камуналка. Між іншым, на трохпакаткі вялікіх плошчаў таксама дзейнічае сістэма зніжка. Існуе нават асобны спіс трохпакатых без мэблі, які прапаноўваюцца за 260—270 долараў.

Адрозно пасля навагодніх святаў на рынак арэнды пачалі масава устаўляцца дарагія элітныя кватэры. Звычайна гэта двух- і трохпакатых кватэры з якасным рамонтам у цэнтры сталіцы. Кошт такога жылля складае каля 500—600 долараў. Невялікі попыт на элітнае жыллё існуе з боку сур'ёзных камерсантаў, падпламатаў і «залатой» моладзі сярод студэнтаў.

Арэнда падаражэе толькі летам

Эксперты арэнды жылля ўпэўненыя, што цэны на часовае жыллё сёння канчаткова стабілізаваліся. Кватэры сёння здымаюць семі або адзінкія дарослыя пасля скасавання шлюбаў. Сезонных і часовых інашагародніх работнікаў у крызісны перыяд стала значна менш. Спецыялісты агенстваў мяркуюць, што устойлівы попыт на здымнае жыллё адновіцца толькі ў ліпені, пасля таго, як Мінск зноў пачнуць «заваяваць» новыя студэнты.

Сяргей КУРКАЧ.

У суседзях

ЗА ВЕСЯЛОСЦЮ ВЫБАРНАЙ КАМПАНІ

Цэнтральная выбарчая камісія Украіны зарэгістравала больш за тры тысячы афіцыйных міжнародных назіральнікаў, у тым ліку і ад Беларусі, на выбарах Прэзідэнта.

Сёння цікавасць да гэтай выбарнай гонкі такая ж вялікая, як і пляц гадоў таму. Хоць цыпер многае на палітычнай сцэне робіцца інакш, чым тады, але украінская тэма не сыходзіць з выпускуў тэлеванія, радыёэфіру і газетных палос. А якой толькі брыдоты аб прэзідэнцкіх выбарах, так і на ўласных. Даўнае палітычная практыка і здзіўленні, і натхненне, і заклапочае, і моцна засмучае.

Апошнім часам Украіне прысвечаны шэраг грунтоўных даследаванняў замежных аналітыкаў. Яны за нярэдка знешняй карнавалейнай і, так бы мовіць, нават гогаўскай вяселлю і жартуліваасцю выбарнай кампаніі, амаль што туюзнай экачэўкай вядзення барацьбы ўсімі дазволенымі і недазволенымі спосабамі і метадамі, разгледзелі агромністыя праблемы гэтай вялікай, прыгожай і з вельмізнай пантэцыянам краіны. Эксперты з трыогаў адзначаюць паступовую страту кіравання, што пагражае краіне ў будучыні эканамічным каласам. Першыя прыкметы: небылае падзенне валавога ўнутранага прадукту (ВУП) ў Украіне самае высокае сярод краін СНД, абвал вытворчасці, рост знешняга доўгу да 35,8 млрд долараў. Украіна мае адмоўнае салда гандлёвага абароту, чаго не было ў папярэднія гады.

Намяцкія эксперты звяртаюць увагу на негатыўны уплыў на эканоміку краіны газавых спрэчак з

Расіяй, з-за чаго растуць цэны на блакітныя паліва. У выніку пад пагрозай рызыкуе апынуцца нармальна дзейнасць большасці энэргамістых прадпрыемстваў металургічнай і хімічнай прамысловасці. Каб іх мадэрнізаваць, неабходна прыцягнуць інвестыцыі больш чым на 100 млрд долараў ЗША. Невядома, дзе ўзяць такую астраміцкую суму.

І яшчэ адна высокая замежных экспертаў: дзейная ўлада за мінулыя пляц гадоў мала чаму навучылася як на памылках сваіх папярэднікаў, так і на ўласных. Даўнае на Майдане абяцанне аб расшчупаў барацьбе з карупцыяй так і засталася прыгожым гукам. Нават еўрапейскія, у прыватнасці, польскія аналітыкі (Польшча і яе тагачасны прэзідэнт Аляксандр Кваснэўскі не шкадавалі наманганні ў судзейнічаны прыходу да ўлады каманды Віктара Юшчанкі і яго таварышча па барацьбе Юліі Цімашэнкі) цыпер лічць аб страшных маштабах карупцыі, якая ахапіла амаль усё сферы дзейнасці. Мытнікі, у прыватнасці, беспярэчаныя лідары па частцы хабару. Невыпадкова па камфортнасці вядзення бізнэсу краіна на адным з апошніх месцаў у свеце. Замест абяцанняў памярцавання прэзідэнтам пляці міліянаў новых працоўных месцаў, які ніколі вырасла армян новых беспрацоўных. Сёння вялікая працоўная эміграцыя сярод украінцаў.

У супрацьстаянне ва ўладных структурах ключавых фігур толькі пагаршае сітуацыю. Цікавы факт з украінскіх СМІ: калі прэзідэнт Юшчанка захацеў асабіста пазнаёміцца са зместам дадатку да украіна-расійскіх газавых кантрактаў, то не змог. Яму ў гэтым адмо-

ву кіраўнік Нафтагаза, бо ён, маўляў, не мае права рабіць гэта без дазволу расійскага Газпрама. Калі нават у гэтым сцвярдзэнні толькі палова праўды, то усё роўна можна сабе ўявіць, які разлад апошнім часам панаваў у вышэйшых дзяржаўных інстантутах краіны.

Ці яшчэ зусім свежы факт. Яшчэ ў канцы 2009 года дэпутаты Рады афіцыйна разышліся да 19 студзеня на зімовыя канікулы, каб, відаць, не было спакусы партыям уцягнуць у і перадвыбарную барацьбу. Але фракцыя

«НАМ ДАВЯЛОСЯ СУТЫКНУЦА З ВЕЛЬМІ ВОСТРЫМ РАЗВІЦЦЁМ ЭПІДСІТУАЦЫІ...»

«Улічваючы зніжэнне актыўнасці цыркуляцыі пандэмічнага вірусу грыпу ў свеце і вынікі шматгадовых назіранняў за захваральнасцю на вострыя рэспіраторныя інфекцыі ў Беларусі, можна меркаваць, што чарговы рост захваральнасці беларусаў на прастуду распачнецца бліжэй да канца студзеня ці ў пачатку лютага, — паведаміла журналістам на прэс-канферэнцыі ў Нацыянальным цэнтры Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Рэспублікі Беларусь Валянціна КАЧАН. — Новы рост захваральнасці на вострыя рэспіраторныя інфекцыі можа быць звязаны з актывізацыяй цыркуляцыі на нашай тэрыторыі сезонных вірусаў грыпу і рэспіраторных негрыпозных вірусаў. Магчыма, развіццё другой хвалі цыркуляцыі пандэмічнага вірусу грыпу будзе ўдакладняцца па выніках дасягнутага лабараторнага і эпідэміялагічнага назірання...»

Валянціна Качан удакладніла, што цяпер у Беларусі праводзіцца вывучэнне імуннага статусу насельніцтва, па выніках якога стане зразумелым, да якіх вірусаў грыпу і іншых ВРВІ ў нашых людзей ужо выпрацаваўся імунітэт. Ад гэтага ў немалой ступені будзе залежаць і «сцэнарый» развіцця будучай эпідэмічнай грыпу. Трэба дадаць, што па сённяшні дзень невядома, якая ж колькасць беларусаў ужо перахварэла на пандэмічны грып. У Еўропе, напрыклад, да 99 працэнтаў у структуры захваральнасці на грып прыпадала на вірус А/Н1Н1, а ў Расіі — 30 працэнтаў. Не змагла Валянціна Качан назваць і колькасць людзей, якія перахварэлі на пнеўмонію і загінулі ў выніку гэтай хваробы: «Пакуль мы яшчэ збіраем звесткі з абласцей. Гэта лічба будзе агучана крыху пазней і мяркую, што яна не будзе моцна адрознівацца ад летаўшых паказчыкаў».

— За перыяд з 1999 па 2008 год самая вялікая колькасць рэспіраторных інфекцый была зарэгістравана ў Беларусі ў 1999 годзе, калі на прастуду і грып перахварэлі за год каля 3,5 мільёна жыхароў нашай краіны, — паведаміла Валянціна Качан. — У 2009 годзе ў нас былі зарэгістраваны два пад'ёмы захваральнасці на вострыя рэспі-

рацыйскай «жывой» вакцынай «Інфлювор». Прышчэпку супраць вірусу грыпу А/Н1Н1 атрымаюць 500 тысяч чалавек. — У Сродках масавай інфармацыі Міністэрства аховы здароўя часта абвінавачваюць у тым, што мы спазніліся з закупкай пандэмічнай вакцыны, таму хачу афіцыйна заявіць, што мы не мелі права завезці ў краіну вакцыну, пакуль не пройдзе рэгістрацыя. Як толькі ўсе неабходныя працэдурныя крокі здзейснены, распачалася кампанія па вакцынацыі, — падкрэсліла Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач. — І хачу запэўніць насельніцтва супраць пандэмічнага грыпу ў Беларусі цалкам адпавядае рэкамендацыям Сусветнай арганізацыі аховы здароўя: галоўная наміна мэта — забяспечыць падчас чарговага эпідэмічнага пачатку работу арганізацыі аховы здароўя і функцыянаванне жыццёва важных службаў.

Не буду хаваць, што ёсць людзі, незадаволеныя тым, што яны не могуць зрабіць прышчэпку ад сезоннага грыпу нават за ўласныя сродкі. Маўляў, мы мала завезлі ў краіну супрацьгрыпознай вакцыны. Таму хачу ўсім патлумачыць, што прышчэпачца ад сезоннага грыпу зараз ужо позна. Існуе пэўная тактыка правядзення імунізацыі. Традыцыйны тэрміны для правядзення супрацьгрыпозных прышчэпак у нашай краіне — гэта кастрычнік — снежань.

Дакладнага адказу на пытанне, калі ў беларусаў будзе магчыма зрабіць платную прышчэпку супраць сезоннага грыпу, Валянціна Качан не дала, паведаміўшы толькі, што цяпер у Беларусі праходзіць рэгістрацыя яшчэ адна пандэмічнай вакцына замежнай вытворчасці: «Зыходзячы з той інфармацыі, якая ўжо назапасілася па вірусу А/Н1Н1, мы можам сцвярджаць, што няма неабходнасці прышчэпачца ад пандэмічнага вірусу абсалютна ўсім. Не выключана, што чалавек ужо перахварэў на «свіны» грып у лёгкай ці сярэдняй форме, і ў яго выпрацаваўся імунітэт да гэтага вірусу. Але мы рэкамендавалі «Белфармацыі» закупіць пандэмічную вакцыну для задавальнення попыту насельніц-

АРЭНА НОВАЯ — ХАКЕЙ. КХЛ «ДЫНАМА» СТАРОЕ

У чацвер вечарам на пляцоўцы «Мінск-Арэна» прайшла першая гульня чэмпіянату КХЛ. На «уваходзім» завіталі лідары турніру — магнітагорскі «Металург» з Сяргеем Фёдаравым на чале. Звышнапружана гульні ў антуражы, які нагадаў зааінскую Нацыянальную хакейную лігу, прынесла, на жаль, чарговае паражэнне беларускай камандзе.



Аб гульні і шанцах на выхад у плей-оф трохі ніжэй, а зараз некалькі слоў пра саму арэну, ці лепш — Арэну. Менавіта з вялікай літары. Збудаванне уражвае сваёй маштабнасцю яшчэ зверху, і пачуццё ўзмацняецца, калі трапіць у сам спорткомплекс. Просторнасць усё навокал не ідзе ні ў якое параўнанне з маленькім Палацам спорту. Трапіць на верхняй ярус трыбун можна на шматлікіх ліфтах і эскалатарах (праўда, не ўсе з апошніх былі ўключаны), а каб перабрацца з аднаго сектара ў другі, можна не выходзіць назад у хол. Пад дахам восьміграннае табло, так што разгледзець карцінку можна з любога пункту «Арэны». Акрамя гэтага па баках усталяваны яшчэ два вялікія экраны, вядзецца работа над табло, якое будзе размяшчацца паміж ярусамі трыбун і апалясвае іх па перымтры. Без міносаў, яшчэ, спадзімся, у хуткім часе выправіцца, таксама не абыйшоўся і даволі марудная праца прадаўцоў у бубэтах: у перапынку за падсілкаванне даводзілася стаць на 15—20 хвілін. І праблемы з дэзэдам: дабрацця ў самы канец праспекта Пераможцаў на грамадскім транспарце перад гульні былі складана, усё перапоўнена. Тое самае і пасля гульні: дадатковых аўтобусаў не было, і залезці ў «адзінку» атрымлівалася толькі з трыцінай-чацвёртай спробы. Што да аўтамабілістаў, то тыя, хто пакаціў свае машыны на вышэйшыя ўзроўні паркінга, змаглі выехаць толькі праз 40—50 хвілін пасля заканчэння гульні...

«Дынама», які заўсёды, актыўна распачаў гульні. Але праблема масінага (роот — 2 метры) галкіпера гасцей Кошачкіна ніяк не атрымлівалася. Хаця спробы Барлава, Мясешкі і Пелтэна былі вельмі небяспечныя. Гасці (случайна) не надта рваліся наперад, прыгледваліся да суперніка, а вось у большасці, калі на чатыры хвіліны быў выдзелены Лінтэер, некалькі разоў прымуслі Кошачкіна паказаць сваё майстэрства. Ну, а першую шайбу (у турніра прафесійных каманд «Мінск-Арэна» закінуў Барлава. І зрабіў гэта ўкраінскі легіянер мінчан проста фантастычна: да сіраны заставалася ўсё два дзясяткі секунд, калі Сяргей перахаліў шайбу, на замаху аб'яраў капітана ўральцаў Ацюшова і, фінтом падмануўшы Кошачкіна, адраваў шайбу ў сетку! 9300 гледачоў на трыбунах адзіным парывам пацвердзілі зусім небагу агульнаму новага катка.

Другая дваццяхвілінка не прынесла поспеху ніводнай з каманд, а вось у апошняй трэці скажаў вопыт і клас гасцей. Перайшоўшы на гульні ў тры тройкі, магнітагорцы настольва прарываліся да ўладанняў Мезіна. Той змагаўся, як мог, але на 51-й хвілін, калі браты Фёдаравы вывелі на кідок Чыстава, і Андрэй нічога зрабіць не змог. А памылка Антонова, які за сваімі вяротамі падарыў шайбу Ралінку, праз пяць хвілін вывел яшчэ гасцей наперад. У астатні час «зубры» так і не змаглі ў другі раз прабіць галкіпера «Металурга», чым яшчэ больш сапсалі свае шанцы на выхад у плей-оф. У паралельнай гульні ніжэгародскае «Тарпед» апамятлі і цяпер на 12 балаў апырэжае «дынамаўцаў».

Надзея НІКАЛАЕВА.

АСНОЎНЫЯ КАШТОВАЊАСЦІ ВЯСКОВАЙ І ГАРАДСКОЙ МОЛАДЗІ РЭСПУБЛІКІ

У 2009 годзе падчас рэспубліканскага сацыялагічнага даследавання «Моладзь Беларусі: праблемы і настрэй» Інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь былі апытаныя жыхары краіны ва ўзросце 18—29 гадоў як у гарадах, так і ў сельскай мясцовасці.

Пераважная колькасць вясковых рэспандэнтаў (амаль 85%) адзначаюць, што адчуваюць гонар за сваю краіну (сярод маладых гараджан падобнае пачуццё перажываюць больш як 70%). Патрыятызм Беларусі называлі сябе калі 70% маладых вясцоўцаў. Такія ж колькасць апытаных (амаль 70%) перакананыя ў тым, што Рэспубліка Беларусь развіваецца ў правільным кірунку.

У вясковай моладзі ў большай ступені, чым у гарадской, выражана актывная грамадзянская пазіцыя. Так, на пытанне аб тым, з чым асацыюецца пачуццё патрыятызму, маладыя жыхары вёскі на першае месца паставілі прыналежнасць і адказнасць за тое, што адбываецца ў грамадстве і дзяржаве: «Клопат аб умацаванні дзяржавы» (38,6% і 28,7% адпаведна), «гатуюнасць абараняць тэрытарыяльную цэласнасць краіны» (37,6% і 29,5%).


Апытанне паказала, што пераважная частка моладзі задаволеная сваім жыццём: сярод вясцоўцаў такіх амаль 70%, сярод гараджан — 77,5%.

Каштоўнасць арыентацыі вясковых і гарадскіх юнакоў і дзячат у большасці сваёй супадаюць. Для маладых жыхароў як вёскі, так і горада больш за ўсё важныя матэрыяльны дабрабыт, здароўе, сям'я, каханне і сяброўства, цікавая праца і адукцыя.

Згодна з атрыманымі вынікамі, як сярод гарадской, так і сярод вясковай моладзі вельмі нізкі патэнцыял працэсу. Пераважная большасць удзельнікаў апытання (больш як 95%) не збіраюцца ні пры якіх умовах удзельнічаць у якіх-небудзь акцыях прагэсту.

Аднак вясцоўцы ў большай ступені, чым гараджане, аддаюць перавагу такім арыенцірам, як мір на зямлі — 76,1% і 66,9% адпаведна, стабільнасць у грамадстве — 69,5% і 58,3%, патрыятызм — 41,1% і 28,9%, рэлігія — 36,5% і 29,6% адпаведна (гл. дыяграму).

Вынікі даследавання сведчаць, што маладыя вясцоўцы, які і гарадская моладзь, часцей за ўсё паказваюць на прыклянасць традыцыйнай маралі. Для іх інстытут сям'і ў іерархіі каштоўнасцяў асабліва значны. Большасць юнакоў і дзячат (53,3%) імкнучыся стварыць у будучыні ўласную сям'ю (сярод гараджан — 60,5%), а трэць (36,5%) — ужо знаходзяцца ў законным шлюбе (сярод гарадской моладзі — 25,8%).



ІЛЖЭДАНОСЧЫК, ЯКІ ПАСАДЗІЎ У ТУРМУ НЕВІНАВАТАГА, БУДЗЕ АДКАЗВАЦЬ ПЕРАД СУДОМ?

Здарэнне адбылося ў снежні 2003 года. Леанід Тарасенка і Мікалай Анісковіч працавалі на суседніх прадпрыемствах і з пэўных прычын не ладзілі паміж сабой.

Аднойчы Анісковіч не вытрымаў і ўдарыў нагой па машыне «ворага», калі той выязджаў з вяртута свайго прадпрыемства. У выніку Анісковіч зрабіў уагнутасць на крыле «Фольксвагена», але пры гэтым сам бразнуўся аб зямлю і зламаў вяртлужную калонку.

Таварышы Анісковіча, Кудзін і Малабіцкі, якія былі відавочцамі здарэння, паабяцалі, што назаўтра ўагнутасць на крыле машыны будзе каменсаваная наша грашмыя. Ды замест гэтага Анісковіч звярнуўся ў Браўрэнскае РАУС, куды напісаў заяву аб сваім збідзі. Трэба сказаць, што экспертыза не зафіксавала ніякіх пабоў на целе «дзбашыра», апроч пералому вяртлужнай калкі.

Аднойчы Анісковіч не вытрымаў і ўдарыў нагой па машыне «ворага», калі той выязджаў з вяртута свайго прадпрыемства. У выніку Анісковіч зрабіў уагнутасць на крыле «Фольксвагена», але пры гэтым сам бразнуўся аб зямлю і зламаў вяртлужную калонку.

Таварышы Анісковіча, Кудзін і Малабіцкі, якія былі відавочцамі здарэння, паабяцалі, што назаўтра ўагнутасць на крыле машыны будзе каменсаваная наша грашмыя. Ды замест гэтага Анісковіч звярнуўся ў Браўрэнскае РАУС, куды напісаў заяву аб сваім збідзі. Трэба сказаць, што экспертыза не зафіксавала ніякіх пабоў на целе «дзбашыра», апроч пералому вяртлужнай калкі.

Нягледзячы на гэта, суд Мінскага раёна прысудзіў Леаніду Тарасенку пяць гадоў пазбавлення волі за «хуліганства» і «нанясенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў».

Пра «справу Тарасенкі», унікальную для Беларусі, наша газета пісала ў нумары за 4 лістапада 2009 года («Леаніда памылкова пасадзілі ў турму на пяць гадоў»). У хуткім часе пракуратура Мінскага раёна ўзялася за Мікалая Анісковіча, які зрабіў на Леаніда Тарасенку лжывы данос. У выніку невінаватны Леанід пібеў у папраўчую калонію, як апошні рэзідывіст. І вось прыйшоў час адка-

ваць за яго незаконнае асуджэнне. — Крымінальная справа ў дачыненні да Анісковіча ўзбуджана 27 лістапада па частцы 2 артыкула 400 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь», — паведаміла «Звяздзе» пракурор Мінскага раёна Эрнест КОЙРА. — У межах узбуджанай і дачыненні да Анісковіча крымінальнай справы будзе дадзена прававая ацэнка дзеянням нека-торых сведкаў, якія фігуравалі ў «справе Тарасенкі», і службовых асобаў, якія праводзілі папярэдняе следства.

Падобна на тое, што мэта Леаніда Тарасенкі — пакараць усіх, з-за каго ён трапіў у калонію. — Гэта не толькі Анісковіч, але і яго сведкі — Кудзін і Малабіцкі. Пасля — следчы Рыбаключэў, які дагэтуль працуе ў міліцыі, — пералічвае Леанід ТАРАСЕНКА. — Я яго прасіў аб'ектыўна разгледзець крымінальную справу, сумленна правесці ўсе экспертызы. Нават абласны суддзя Язвінскі напісаў у сваёй пастанове, што «аб'ектыўнасць следчага выклікае сур'ёзны сумненні». А суддзя Г., які першы мяне судзіў? Дзе ён? Не ўзабаве пасля разгляду маёй справы яго звыольнілі. Тым не менш, на маю думку, і некаторыя суддзі павінны адказаць.

Яўген ВАЛОШЫН.

ПА ФАЛЬШЫЦЫ У ДЗЕНЬ

За першыя дні 2010 года на Гомельскай канфіскавана з абароту тры фальшывыя 100-доларавыя купюры і 20 расійскіх — наміналам 1000 рублёў. Летас у вобласці было зарэгістравана 365 зла чыстваў, звязаных з вырабам і збытам паддробленых грошай — ліччыце, адно на дзень.

Большая частка паддробленых беларускіх грошай была прынятая да аплаты касірамі арганізацыі гандлю. Між тым, у іх абавязак уваходзіць праверка спраўнасці грашовага білета, тым больш што звычайна падрабкі адрозніваюцца ад спраўных грошай: на іх няма вадзянога знака, спецыяльнай ніці, калерыных валокнаў унутры паперы, якая часта больш мяккая, выявы невыразныя і больш светлыя. Пад удзеяннем вады малаюк размываецца.

ЗА РАСПІЦЦЁ ПІВА У ГРАМАДСКІХ МЕСЦАХ ХУТКА ДАВЯДЗЕЦЦА РАСКАШЭЛІЦЦА



Распіццё пива і сабаакагольных напіткаў у Беларусі ў грамадскіх месцах хутка будзе забаронена. Гэта прадурагеджана законам «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя кодэскі Рэспублікі Беларусь па пытаннях крмінальнай і адміністрацыйнай адказнасці», які быў нядаўна прыняты ў Беларусі, аднак пакуль не ўступіў у сілу.

У прыватнасці, законам усталявацца адміністрацыйная адказнасць за распіццё пива і сабаакагольных напіткаў і пива на вуліцах, стадыёнах, скверах, парках, грамадскім транспарце і іншых грамадскіх месцах, акрамя тых, якія прызначаны для іх ужывання.

Як паведаміў супрацоўнік галоўнага ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі МУС Беларусі Валерый Мясешка, штрафныя санкцыі будуць такія ж, які і за распіццё ў грамадскіх месцах спіртных напіткаў. На першы раз дзевяццацца раскашэліцца на суму да 8 базавых велічын (цяпер адна базавая велічыня складае ВР35 тыс.). Пры паўторным такім правапарушэнні на працягу года ўжо дзевяццацца заплациць ад 2 да 15 базавых велічын.

Новым законам усталявацца таксама адказнасць за выраб фізічных асобамі моцных алкагольных напіткаў, іх набыццё (за выключэннем тых, продаж якіх дазволена), набыццё самагон, паўфарыкатаў для яго вырабу, брагі, захоўванне самагонных апаратаў, а таксама больш за 5 л самагону або 30 л брагі. Пад моцнымі алкагольнымі напіткамі і самагонам разумяюцца алкагольныя напіткі з аб'ёмнай долі алкаголю 28 працэнтаў і больш. Таму ў аматараў дамашняга віна і розных настоек для трывогі, відаць, няма прычын.

БЕЛТА.



Даведка «Нацыянальны набытак» — праект, які аб'ядноўвае пяць двухсерыйных фільмаў паводле раманаў беларускай пісьменніцы, «пані дэтэктывы» Вольгі Тарасевіч. Правы на экранізацыю дэтэктываў «Смяротны вадар № 5», «Каралі Атона», «Праклён Эдварда Мунка», «Без чайных цырымоній» і «Плачучы анёл Шагала» набыла Белтэлерадыёкампанія, якая ўжо ў наступным годзе плануе паказаць гледачам увесь цыкл. Па задуме тэлевізійнікаў, павінен атрымацца запатрабаваны фармат — «серыяль выхаднога дня».



«Яшчэ адзін дубль!» — няўмольна камадаваў рэжысёр Алег ФЯСЕНКА (краіні злева), прагледзеўшы зняты матэрыял.



Здымаецца кіно



Леаніда памылкова пасадзілі ў турму на пяць гадоў

У МІНСКУ АМАП ГАНЯЊСЯ ЗА ГЛАМУРАМ

У чацвер вечарам на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску было надзіва шматлюдна — прычынам нават не на катку, палову якога чамусьці адабралі ў аматараў канькоў і адгарадзілі стужкай, а на прыступках Палаца Рэспублікі, дзе натоўп цікакых здзіўлена назіраў, як не па сезоне лёгка, нават легкадумна апрагнутаю дзючыну «ганяе» цэлы атрад АМАПаўцаў.



Пад светлым доўгавалосым парыком хаваецца акцёр Тэатра беларускай драматургіі Аляксандр МАРФАНЧУК.

— Ой, што ж гэта робіцца! — забожкала ў апошніх шэрагах нейкая чульвая бабуля з унучкам. — За што ж яе? — Вы не падкажце, што тут адбываецца? — усхвалявана звярнуўся да нас з фотакарэспандэнтам нейкі салідны мужчына з партфелем. Але адказаць мы не паспелі. Голас з нідкуль пракрычаў: «Стоп!». АМАПаўцы як нічога ніякага разварнуліся і пайшлі назад у Палац, а за імі доўгімі, прыгожымі скачкамі вярнулася «хавяра». Толькі цяпер стала бачна, што гэта не зусім дзючына. Па праўдзе, дык і зусім не дзючына — пад светлым доўгавалосым парыком хаваўся сімптычны чарныя хлопец — акцёр Тэатра беларускай драматургіі Аляксандр Марчанка, які цалкам гаргаўся ў ўобраз гламурнага фатографара Ніка. АМАПаўцы пры бліжэйшым разгледзе таксама аказаліся неспраўдлівымі — моцнай, але разназэрнай брыгадай каскадзёраў. А ўсё разам гэта быў першы здымачны дзень цыкла тэлевізійных мастацкіх фільмаў «Нацыянальны набытак».

Абышлося без перастрэлкі, толькі посуд пабілі

Але, на наша здзіўленне, ніякага перапынку ў рабоце пасля гэтага не здарылася — камеру хуценька пераставілі на другую пазіцыю і пачалі здымаць наступны эпізод. Мінакі і наведвальнікі катка толькі захаплены ахалі, гледзячы, як чорны джып выпісае мудрагелістыя колы на лёдзе. Каскадзёры ж, якія выконвалі гэтыя трукі, толькі стравілі ама ўсімсіхалі. Другі дубль, трычцця — машыну нарэшце спыніў, а вадзіцеля арыштоўваюць.

Пра што фільм? У мадальным агенстве «Акропаліс» віроўць жарості: на кантракт са знакамітай кампаніяй «Шанэль» прэтэндуеюць лепшыя мадэлі, і нават большыя сфэрыкі ў імгненне робяцца канкурэнткамі. Адна з іх, прыгажуня Веста, раптоўна трапіла пад колы аўтамабіля — пры вельмі цяжкіх абставінах. На месцы злачынства крміналіст Уладзімір Сядоў знаходзіць загадкавы кулон. Журналістка Ліка Вронская, з якой Сядоў знаёміцца падчас расследавання, высвятляе: гэты кулон некалі належаў знакамітай Габрыелі «Како» Шанэль. Магчыма, нейкае дачыненне да гэтай каштоўнасці маюць парыжскі піярчых Франсуа Перэ, які прыбывае ў «Акропаліс» з бізнес-візітам, гаспадыня агенства Ірына Суханава або маскоўскі бізнесмен Дзмітрый Платаў. Як хутка высвятляецца, гэта толькі кветачкі: пакуль Сядоў і Вронская шукаюць доказы сваёй версіі, гібуць яшчэ дзве дзючыны-мадэлі, і кола падарозных усё пашираецца. Разадаць загадку і расставіць усё кропкі над «і» галоўным героям даламожа толькі асвятлоны водаў.

Першы здымачны дзень, дарэчы, зачыняўся да трох гадзін ночы. «Нам было важна зладзіць гэтую натуру — прыгожы каток, мнотва людзей, вялікая навагодняя ёлка, якае пералавіцтва і з'яе агням, — тлумачыць рэжысёр Алег Фясэнка. — Бо ёлку мы сёння-заўтра ўжо пры-

бяручы, а губляць такія прыгожыя кадры не хацелася б». Напэўна, з гэтай жа прычыны сцэнарысты істотна перапрацавалі раман — у «Смяротным вадары № 5» падзеі разгортваюцца ў сакавіку.

Віктарыя ЦЕЛЯШУК, Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Крыжына здароўя

Выпуск № 1 (170)

ТЭЛЕФАНУЙЦЕ, ДОКТАР АДКАЖА!

На наступным тыдні дэжурцы на «гарачай» лініі Міністэрства аховы здароўя (222 70 80) плануюць:

- 18 студзеня** — галоўны ўрач 31-й мінскай гарадской паліклінікі Канстанцін Генадзьевіч ЛАСІЦКІ.
- 19 студзеня** — галоўны ўрач Мінскага абласнога скурна-венералагічнага дыспансэра Людміла Аляксандраўна КАЛАСКОВА.

20 студзеня — намеснік дырэктара РНПЦ нейралогіі і нейрахірургі Генадзь Дзімянчэвіч СІТНІК.

21 студзеня — намеснік дырэктара РНПЦ пульманалогіі і фізіятэрапіі Алена Міхайлаўна СКРАПАНА.

22 студзеня — дырэктар Цэнтра экспертна-выпрабавання ў ахове здароўя Аляксандр Юрэвіч СТАЛЯРОЎ.

У графіку магчымы змяненні.

ПАНКРЭАТЫТ «расце на камянях» і «сілкуецца» алкаголем

МЕДЫК сьвярджаюць, што яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму паталогія падстраўнікавай залозы сустракалася даволі рэдка, рэгістраваліся толькі адзінаквыя выпадкі. Цяпер дыягназ «панкрэатыт» — не рэдкасць. Між тым, падстраўнікавая залоза — найважнейшы «кампанент» страўнікава-кішчанага тракта чалавека, яна «нясе адказнасць» за працэсы стрававання і вугляводнага абмену, што надзвычай важна для здароўя ў цэлым. Пры такіх вялікіх нагрузках і важных функцыях падстраўнікавая залоза з'яўляецца незвычайна далікатным органам, адчувальным да негатывных і агрэсіўных уздзеянняў. Яе пашкоджанне цягне за сабой сур'ёзныя наступствы для арганізма. Як не дапусціць гэтага і што рабіць, калі пацярпела падстраўнікавая залоза?

Урачы называюць падстраўнікавую залозу «дзяржавай у дзяржаве», што звязана з анатамічнымі і функцыянальнымі асаблівасцямі гэтага органа. Размяшчаецца падстраўнікавая залоза ў брушыной поласці, суседнічае са страўнікам, дванаццаціперснай кішкэй, сьлёзачкай. Залоза вырабляе ферменты для расщеплення і ператраўлення ежы. У гэтым заключачца знешняя функцыя, звязаная з выдзяленнем падстраўнікавага соку (прыкладна 1000 г у суткі), які праз праток паступае ў дванаціперсную кішку. Другая функцыя — унутраная — заключачца ў вырабляючы найкаштоўнейшага гармону інсуліну, які паступае непасрэдна ў кроў і ўдзельнічае ў абмене вугляводаў. Такім чынам, у падстраўнікавай залозы, як і ў дзяржаве, ёсць унутраныя і знешнія функцыі. А збоі ў забеспячэнні гэтых «дзяржаўных» функцый ствараюць ачагі напружання і цягнуць за сабой хваробы.

І перш за ўсё — востры панкрэатыт, запаленчае захворванне падстраўнікавай залозы. Прычын, якія прыводзяць да гэтага захворвання, некалькі. Часцей за ўсё яго развіваецца ў людзей, якія пакутуюць ад жоўцекамянявай хваробы (гэта ў большасці сваёй — жанчыны) і з'яўляюцца «носьбітамі камянёў». Вельмі небяспечны таксічны фактар і ў першую чаргу — фактар уплыву алкаголю (у гэтай групе «лідзіруюць» мужчыны). Сярод іншых правактараў — глісты інфекцыі, алергія, эндарынныя парушэнні, траўмы жывата, стрэсавы фактар, таксічнае уздзеянне некаторых лекаўстваў.

Востры панкрэатыт пачынаецца раптоўна, з рэзкі болю ў верхняй палове жывата, які носыць апаляваючы характар. (Нярэдка гэтыя болі правакуе сытны абед, асабліва вострыя, смажаныя, тлуствыя стравы, а таксама алкаголь.) Другі сімптом — няспынная шматразовая ванты, якія не прыносяць палёгі. Яшчэ адзін непрыемны спадарожнік панкрэатыту — дыярэя. Часта адзначаюцца сухасць у роце, агульная слабасць, бледнасць з сіношнасцю скурных пакрываў. Акрамя гэтага, з'яўляецца тахікардыя, паніжачца артырыяльны ціск. Аб запаленні ў брушыной поласці «сігналізуюць» павышэнне тэмпературы цела, уздуцце жывата, метэарызм.

Адметнасць вострага панкрэатыту ў тым, што ён

праяўляецца маланкава: бурна пачынаецца і працякае вельмі хутка. І калі захворванне не пачаць своєчасова лячыць, зыход яго можа быць вельмі сумным. Да вострага панкрэатыту трэба адносіцца як да вострага інфаркту міякарда: чым раней хворы паступіць у бальніцу, чым раней пачаеце лячэнне, тым лепшы вынік.

Анатамічна праток падстраўнікавай залозы звязваецца з агульным пачочаным пратокам і разам з ім адкрываецца ў дванаціперную кішку. Палач захворвання гэты праток блукаецца, а залоза тым часам працягвае вырабляюць свае ферменты. Але з-за парушэння іх вытоку да месца ператраўлення ежы яны пачынаюць ператраўляць тканку падстраўнікавай залозы, г.зн. адбываецца самаператраўленне органа. Ферменты падстраўнікавай залозы вельмі агрэсіўныя, яны расщепляюць тканку залозы, выклікаюць яе пашкоджанне. Падстраўнікавая залоза пад уздзеяннем гэтых ферментаў зусім мяняе сваю структуру, становіцца як «вараная тканка», страчвае форму, функцыі. Адсюль і цяжкая стану хвороба.

Лячэнне вострага панкрэатыту праводзіцца толькі ва ўмовах стацыянару!

Не дапусціць развіцця вострага панкрэатыту — цалкам рэальна. Тым, хто ўваходзіць у групу рызыкі, для прафілактыкі неабходна зрабіць пэўныя захады, каб засцерагчы сябе. У першую чаргу гэта датычыцца людзей, якія пакутуюць ад жоўцекамянявай хваробы. Ім медыкі раяць выдаляць камяні. Другое: нельга злоўжываць спіртнымі, на трэцяе ведаць меру прыёму спіртных напояў, бо нават аднаразовае ўжыванне алкаголю ў вялікай дозе можа справакаваць захворванне, не кажучы ўжо пра выпадкі, калі гэтым «песціць» сябе штодзень. Дарчы, калі чалавек ужо перанёс востры панкрэатыт, у будучым яму катэгорычна забараняецца ўжываць спіртныя напоі.

Нярэдка пасля вострай формы захворвання ў чалавека развіваецца хранічны працэс. Пры хранічным захворванні нармальна тканка падстраўнікавай залозы паступова змяняецца рубчаткай, развіваецца недастатковасць функцый залозы, што можа стаць прычынай з'яўлення цукровага дыябету.

Людзям, хворым на хранічны панкрэатыт, ракамендуецца выключыць з рацыёну сакагонныя прадукты і стравы (алей, мёд, цукар, свежая агародніна і садавіна, яечныя жаўткі, вострыя прыправы: кетчуп, хрэн, гарчыца, воцат). Супрацьпаказаны таксама тлуствы свініна, гусь, бараніна, в'яд-ліна, тлуствыя тунжы рыбы, саленыя рыбы, наварысты бульбы, свежыя чорны хлеб, а таксама чорная кава, моцны чай, шкалад.

Ежу лепш гатаваць на пары, запякаць, тушыць (выключаецца ўжыванне вельмі гарачых і вельмі халодных страў). У меню павінны прысутнічаць поснае мяса і рыба, лямбоя кашы, мятлысты тавары. З агародніны можна выкарыстаць кабачкі, моркву, гарбузы, бульбу, а з садавіны варта аддаць перавагу бананам, грушам і яблыкам няжылых гатункаў. З напояў падыходзіць кампаты, кісла, напоны чай, адвар шыпшыны, мінеральная вада без газу.

Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

АД РЭСПУБЛІКАНСКАГА — ДА СЛАВЯНСКАГА РЭГІСТРА ДОНАРАЎ КОСНАГА МОЗГУ

СТВАРЭННЕ на поставецкай прасторы агульнаславянскага банка донараў коснага мозгу дапамагло б выратаваць не адно жыццё. У гэтым упэўнена дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра дзіцячай анкалогіі і гематалогіі Вольга Алейнікіна. На сённяшні дзень нацыянальны рэгістр донараў коснага мозгу не маюць ні Беларусь, ні Расія, ні Украіна. Аднак напрыканцы года ў Мінску на базе 9-й гарадской клінічнай бальніцы пачаў дзейнічаць першы ў нашай краіне гарадскі рэгістр донараў коснага мозгу, які ўтрымлівае звесткі аб 1084 патэнцыйных донарах. Рэгістр уяўляе сабой электронную базу добраахвотнікаў, гатовых стаць донарамі для людзей, якія пакутуюць ад розных анкалагічных, гематалагічных і спадчынных захворванняў і якіх можа выратаваць толькі перасадка коснага мозгу.

— За апошнія дзесяцігоддзі мы дасягнулі сур'ёзных поспехаў у вылучэнні дзіцячага раку, у тым ліку дзіцячых завсёаенно трансплантцыі коснага мозгу і ствалавых клетак. Сёння я магу з упэўненасцю сказаць, што мы засвоілі ўсе віды трансплантцыі — як ад донараў-свакоў, так і ад няроднасных донараў, — якія выканаюць ў свеце, — падкрэсліла на сустрэчы з журналістамі Вольга Алейнікіна. — Аднак адна з самых складаных задач, якую даводзіцца вырашаць спецыялістам, — гэта пошук чалавека, які б мог стаць донарам для смяротна хворага дзіцця. Падбор донара коснага мозгу — нашата больш складаная задача, чым пошук донара крыві. Такі падбор вымагае шмат часу і каштуе вельмі нятанна. Асабліва калі пошук доводзіцца весці ў еўрапейскіх рэгістры. Зразумела, што значна больш шанцы знайсці сумажчальнага донара сярод бліз-

рэгістры ўжо ўдалося адшукаць донара для аднаго з пацыентаў. Стварэнне сплatchу рэспубліканскага, а затым і славянскага рэгістра патрабуецца хоць бы таму, што славянская папуляцыя істотна адрозніваецца ад еўрапейскай, і ад амерыканскай. А з іншага боку, шмат беларусаў, украінцаў і расіянаў пражывае за межамі сваёй гістарычнай радзімы, і ім таксама можа спатрэбіцца донар.

У Парку высокіх тэхналогій было распрацавана праграмае забеспячэння, прызначаная для выдзянення рэгістра донараў коснага мозгу і ствалавых клетак, а таксама пацыентаў, якім патрабуецца трансплантцыя. Праект быў выкананы ў якасці дабрачыннай дапамогі для Цэнтра транспланталогіі і клетчачых біятэхналогій рэзідэнтна Парка высокіх тэхналогій кампаніяй EPAM Systems. Рэгістр уяўляе сабой электронную базу звестак, якія ачышчаюцца адбор донара для трансплантцыі. Дарчы, насельніцтва нашай планеты складае зараз 6,5 млрд чалавек, а колькасць павялічаных донараў, унесеныя ў амерыканскі і еўрапейскі банк донараў, абмяжоўваюцца толькі 11 мільёнамі. І сярод гэтых 11 мільёнаў добраахвотнікаў сумажчальнага донара ўдаецца адшукаць толькі для 76 працэнтаў беларускіх пацыентаў. Таму можна цалкам зразумець радасць медыкаў з той нагоды, што ў мінскім гарадскім

Завочная прамая лінія ХІРУРГІЧНАЕ ўмяшанне ў ОРГАНЫ СТРАВАВАННЯ

Доктар медыцынскіх навук, прафесар, загадчык кафедры хірургіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, кіраўнік Рэспубліканскага цэнтра рэканструктыўнай хірургічнай гастраэнтэралогіі і калапракталогіі Аляксандр ВАРАБЕЇ адказаў на пытанні чытачоў і коротка каментару аб найбольш распаўсюджаных сёння ў галіне хірургіі органаў стрававання праблемах са здароўем.



Любыя парушэнні стрававання, у першую чаргу — ваніты пасля ежы, боль у правым падребрыні, змены ў рабоце кішчэніка, беспрывычнае бурчанне ў жываце, сльзь і кроў у кале абавязкова павінны насцярожыць і прымусіць звярнуцца да гастраэнтэралага або хірурга. Дарчы, бадай, самы просты і надзейны спосаб як мага хутчэй звыбрацца ў тым ліку з пералічанымі вышэй сімптомамі — звярнуцца ў прафесарска-кансультацыйны цэнтр Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, размешчаны на базе Рэспубліканскага цэнтра медыцынскай рэабілітацыі і бальнеалячэння (г. Мінск, вул. Макаёнка, 17, тэл. 265 06 25). Цэнтр прапануе прыём спецыялістаў амаль усіх спецыяльнасцяў. Кансультацыі не дарагія, і самае важнае — гэта, бадай, самы надзейны і просты шлях трапіць пры наяўнасці паказанняў у той жа Рэспубліканскі цэнтр калапракталогіі. Другі афіцыйны шлях для абследавання і лячэння ў цэнтрах рэспубліканскага ўзроўню для не мінчан заключачца ў атрыманні па месцы жыхарства накіравання адміністрацыі пэўнага органа аховы здароўя.

Падстраўнікавая залоза. Колькасць панкрэатытаў няўхільна прырастае. Хірургі лічаць панкрэатыт найбольш небяспечнай на сёння хваробай, што абумоўлена ростам колькасці цяжкіх формаў. На іх долю выпадае 5-10 працэнтаў ад агульнай колькасці выпадкаў хваробы. Цяжкія формы найчасцей звязаныя з пераяданнем і злоўжываннем алкаголем. Такія хворыя вельмі дрэнна паддаюцца лячэнню і нярэдка гінуць непасрэдна ў стацыянары. Любыя медыцынскія меры ўжо не здольныя ўратаваць жыццё пацыентаў.

Падстраўнікавая залоза адгравяе важную ролю ў ператраўленні ежы. Калі гэты невялікі орган рэгулярна перагрукваецца, то не вытрымлівае і аднойчы запалачецца. Запаленне можа працягнуцца ванітам, моцным болям у верхняй частцы жывата (апаляваючы функцыя печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

Жоўцеўны пузыр. Такая паталогія некалі сустракалася выключна ў дарослых, але на сёння выяўляецца нават у падлеткаў. Колькасць падобных выпадкаў няўхільна расце. Тут трэба мець на ўвазе, што калі чалавек — звычайны носьбіт камянёў, гэта — проста факт. Калі ж гэты факт суправаджаецца болям, запаленнем жоўцевага пузыра, значыць, патрабуецца аперацыйнае ўмяшанне — лапараскапічная аперацыя, падчас якой разам з камянямі выдзяляецца жоўцеўны пузыр. Зарадаецца, што пасля выдалення органа запаленне падвараюцца жоўцеўныя шляхі, што спрыяе ўтварэнню камянёў непасрэдна ў іх. На сёння аперацыя па выдаленні жоўцевага пузыра з камянямі — самая масавая ў любой буйной клініцы.

частцы жывата, больш аддае ў спіну (апаляваючы функцыя печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

Жоўцеўны пузыр. Такая паталогія некалі сустракалася выключна ў дарослых, але на сёння выяўляецца нават у падлеткаў. Колькасць падобных выпадкаў няўхільна расце. Тут трэба мець на ўвазе, што калі чалавек — звычайны носьбіт камянёў, гэта — проста факт. Калі ж гэты факт суправаджаецца болям, запаленнем жоўцевага пузыра, значыць, патрабуецца аперацыйнае ўмяшанне — лапараскапічная аперацыя, падчас якой разам з камянямі выдзяляецца жоўцеўны пузыр. Зарадаецца, што пасля выдалення органа запаленне падвараюцца жоўцеўныя шляхі, што спрыяе ўтварэнню камянёў непасрэдна ў іх. На сёння аперацыя па выдаленні жоўцевага пузыра з камянямі — самая масавая ў любой буйной клініцы.

Кішчочкі. Пры першых парушэннях у рабоце кішчэніка трэба абследаваць яго мага хутчэй. Хірургі настойваюць на гэтым для таго, каб не прапусціць рак, паколькі любыя трывожныя сімптомы з боку кішчэніка могуць быць прававай у тым ліку і раку. Трэба мець на ўвазе, што пасля 40 гадоў заканана часцей у тойсабі ж кішчэніка з'яўляюцца паліпы. А гэта — перадак, які з цягам часу можа пераарці ў рак. Паліпы добра бачныя і цудоўна выдзяляюцца падчас каланаскапіі.

Апендыцыт. Іх колькасць у нашай краіне зніжаецца.

«Мінае» Гродзенская вобласць. Ніна. Мый дзеньці 31 год. Яна ўжо гадоў шасць-сем пакутуе ад запораў. Ляжала ў Мінску, у 1-й бальніцы. Рабілі каланаскапію, глытала зонд. Нічога асаблівага ў яе не выявілі. Аднак апошнім часам з'явілася сльзь з крывёй... Яна пайшла да хірурга, той прызначыў даследаванне кішчочкі, але глядзельце яе ў прызначаны дзень у Магілёўскай абласной бальніцы не змагла... Дачка яшчэ пакутуе ад болю ўнізе жывата. Скажыце, ці можа гэты боць быць звязаны з міёмай, бесплоднасцю, якія ёсць у дачкі? Дзе наогул

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.



Валеолар 2-й гарадской дзіцячай паліклінікі г. Мінска Антаніна ВАРАНЬКО.

Каб памяць не была «дзіравай», разгадвайце крыжаванкі

ХУТКАЯ стомленасць, слабасць, раздражняльнасць, змяняльная нястойлівасць, зніжэнне памяці і увагі — менавіта на такія сімптомы скардзіліся многія нашы чытачы, якія зваілі на нядаўнюю «прамую лінію» з удзелам загадчыка спецыялізаванага псіхатэрапеўтычнага аддзялення РНПЦ псіхічнага здароўя Аляксандра Голуба. Усе гэтыя непрыемныя адчувальні і прывялі могуць быць прычынай развіцця склерозу сасуду галяўнага мозгу. Як жа дапамагчы яму працаваць у поўную моцу, г. зн. забяспечыць паўнацэннае сілкаванне? Што патрабуецца клеткам мозгу для падтрымкі добрай памяці?

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка паддацца лячэнню: аднавіць функцыю печані, зразумела, немагчыма і нярэдка пацыент памірае ў клініцы. Каб адцягнуць сумны фінал, у горшых выпадках хірургі выканаюць розныя віды аперацый, у лепшых — пацыент можа назірацца ў гастраэнтэралага, аднак рэальнай дапамогі ў гэтым выпадку лічыцца толькі трансплантцыя органа.

унтравных крывацёкаў цяжка пад

Ведай нашых! ЗАГАДКАВАЯ МОРТ І ЯЕ ЛІРА

Патку з Беларусі адзначылі ў Амерыцы



Літаратурная стыпендыя Фонду Лэнэна за 2009 год прысуджаецца за незвычайна літаратурныя якасці і вялікі патэнцыял. І гэта пры тым, што першая кніжка Вальжыны Морт выйшла, здаецца, зусім нядаўна — гадоў пяць таму. Але сама назва сведчыла, што дзячынна напоўнена вобразамі: «Я тоненькая, як твае вейкі».

Ларыса ЦІМОШЫК.

Формула ўдачы КНІЖКІ.ВУ І ІХ СУСВЕТ

На аўтар і вядучы рубрыкі пісьменнік Адам Глобус адзначаны ў Расіі прэміяй «Югра» ў намінацыі «За славянскую кнігу».

Цікавая навіна, і адразу захацелася сёе-то ўдакладніць... За кнігу «Лірыка.ву», — тлумачыць сам лаўрэат... Гэта збор твораў, у які ўвайшлі вершы, раман «Дом», апаэдычны і адно інтэр'ю. Вершы перакладзены на рускую мову добрымі рускімі паэтамі Аляксандрам Яроманкам, Аляксеем Паршчыкавым, Дзмітрыем Мігулінным, прозу пераклалі рускі празаік Святаслаў Барчанка і мінчанін Аляксей Андрэю.

Магу сказаць, што ў славянскім свеце я сапраўды больш вядомы, чым у астатнім. Напоўна так, калі Міністэрства культуры Польшчы купіла ўсе творы, якія я выдаў на беларускай мове, увёў збор твораў — для карыстання на бібліятэчных сайтах, пры тым не эксклюзіўных. Ці Міністэрства культуры Польшчы фінансавала выхад майкі кнігі пра дамавікоў — 16 чалавек яе перакладлі. І чэкі фінансавалі, і славеццы. Значыць, ёсць цікавасць.

Наконт славянскай ідэі і славянскай кнігі, та я заўсёды падтрымліваю славянскую ідэю. Яна зараз непапулярная. Больш за тое, англасаксонскі свет правёў дэканструкцыю гэтай ідэі (як гэта называецца ў постмадэрнізме). Дыскрэдытавалі «Слова пра паход Ігараву», дыскрэдытавалі нашы сувязі. За апошнія 20 гадоў у Маскве не выйшла ніводнай перакладной вартаў увагі кнігі беларускіх пісьменнікаў. Нешта так, што самі перакладлі, што самі спрабавалі пісаць па-руску. Але, на мой погляд, гэта несур'ёзна, бо ніякага значнага твора не выходзіла. Мне сумна пра гэта гаварыць. У Расіі не прадавалася ніводнага беларускага пісьменніка, якога б рускія пісьменнікі пераклалі толькі таму, што ім падабаецца яго творчасць.

У нас ёсць частка літаратуры, якая па-руску пішуча. Ціпер выйшла кніжка, якая называецца «Руская літаратура за мяжой». Яны лічаць, што тыя, хто піша па-руску — рускія пісьменнікі. І гэта правільная класіфікацыя. Бо беларускія пісьменнікі пішуча па-беларуску. Зразумела, чаму мне ў Расіі доўгае прэм'ю «за славянскую кнігу»: таму што я беларускі пісьменнік. Але я працую на рускім рынку. — Пры тым, ваўну кніжку не аднесеш да камерцыйнай літаратуры. — Больш за тое, яна — ідэалагічная. Раман «Дом» перадуражвала «СБ», напоўна, як адзін з асноўных ідэалагічных твораў нашай сённяшняй Беларусі. Бо трэба любіць маму, тату, трэба ўнукаў любіць, помніць пра дзеда з бабай. Вось пра што я напісаў. І высветлілася, што гэта трэба нават у Ханты-Мансійску. Ціпер ідуць «пішчалкі», «стралялкі», «забіваўкі» пра ўдзіл Шэрлакаў Холмсаў, рускіх і замежных — усё гэта выдатна. І ўся мідэакультура фантастыка — цудоўна. Але ёсць рэчы пра чалавека. А чалавек — гэта і ёсць любоў да мамы і да сваіх дзяцей. І калі адзначылі раман «Дом» — значыць, прачыталі і сапраўды крунаў. Хай сентыментальная нота ў гэтым і ёсць.

Наколькі можа быць сапраўды запатрабавана беларуская літаратура ў Расіі? Атрымліваецца, што расійская літаратура да нас ідзе, а беларуская да іх? — Да нас ідзе «Гары Потэр» па-руску, а не руская літаратура. — Але ёсць магчымасць чытаць і даведкава па сучасных аўтураў хоць бы праз тэля ж літаратурны часопісы. — Якія часопісы?.. Ціпер рыхтуюцца вялікая падборка маіх вершаў у «Новым мире». Мама будзе вельмі ганарыцца, бо і бацьку майго некалі надрукавалі там, яшчэ ў 70-я гады, Твардоўскі напісаў вялікі ліст. У нас ёсць рэліквія — ліст Твардоўскага да бацькі. На сённяшні дзень што такое «Новый мир»? 6 тьсяч чытачоў. Ці той жа «Наш современник»... — Напоўна, гэта паказчык стаўлення сучаснага чалавека да літаратуры.

Так, да літаратурнага працэсу. Усім трэба Дэн Браўн. І калі казач, што праблема, як дайсці да чытача, ёсць менавіта ў беларусы, то гэта няправільна — у рускіх тая ж самая праблема. Калі выйсці на вуліцу і спытаць у людзей, ці ведаюць яны сучасных рускіх паэтаў, вам ніхто нікога не назаве. Уласна рускіх. Я не кажу пра ўкраінскіх, літоўскіх, польскіх, беларускіх... Я цяпер быў у Расіі, дук Дзяржаўную прэмію Санкт-Пецярбург прысудзілі баксёру Валуеву — за прозу. Пра што гэта гаворыць?.. Нават калі ён гэтую кніжку сам напісаў, то нужыо ў Санкт-Пецярбург яна нікога больш вартга такой узнагароды? Гэта дыскрэдытацыя сутнасці літаратуры.

Калі я, працуючы ў маскоўскім выдавецтве, пытаюся: «А як з французскай літаратурай?» Кажучы, што на сёння яе не існуе. Спісалі Флабэра, Бальзака, Камю. Вось у чым праблема. Мы жывём у такім свеце, дзе пануе англамоўная літаратура з яе бестселерамі. — Ці дамагаюцца прэміі і інфармацыйная нагода робіцца больш блізкай чытачу? — Я спадзяюся. Па-першае, я вельмі здзіўся, калі сядзеў у аэрапорце, каб вярнуцца дадому, а ўсе пачалі тэлефанавачы і віншаваць. Не думаю, што будзе такая інфармацыйная нагода, што ўсе звернуць на гэта ўвагу. Хоць прэмію «Югра» давалі раней Распуціну, Льву Анінскаму, зараз і Даніілу Граніну. Яна па азначэнні лічыцца тэрыяй у Расіі.

Розных літаратурных прэміяў існуе насамрэч безліч. І ў нас таксама кожны год дзясяткі пісьменнікаў атрымліваюць розныя прэміі. А чаму такі парадокс атрымаўся са мной, што я ў жыцці атрымаў усю трэ прэмію? Ад «Звязды» за апавяданне, ад часопіса «Нёман» за апавяданне. І вось гэту. А сам я рэзідую прэміяй пачаткоўцам — дзесяць чалавек атрымала маю асабістую прэмію. Я сваю прэмію заснаваў, таму што чытаў тэя кніжкі, за якія я даю. І магу параіць усім: як напісаў Камю, трэба верыць у сваю зорку.

Ларыса ЦІМОШЫК.

У МІНУЛЫМ ГОДЗЕ ФІЛЬМ «ГАРЫ ПОТЭР І ПРЫНЦ-ПАЎКРОЎКА» ПАГЛЯДЕЛІ 172 ТЫСЯЧЫ МІНЧАН

Чарговы фільм пра хлопчыка-чараўніка «Гары Потэр і Прынц-паўкроўка» паглядзелі ў сталічных кінатэатрах 172 тысяч глядачоў. Як паведамілі ва УП «Кінавідапраект» Мінгарвыканкома, гэта з'яўляецца лепшым паказчыкам па наведвальнасці ў 2009 годзе. На другім месцы фільм-катастрофа «2012» з Джонам К'юсакам у ролі асноўнай ролі, а на трэцім «Аватар». Прычым карціна Джэймса Кэмерона дасягнула аднак і ў 170 тысяч глядачоў усю за два тыдні перадавагоддзі паказу. Чацвёрты радок захапіў працяг гісторыі пра трансформераў пад назвай «Трансформеры: Помста паўшчы». Пятая пазіцыя належыць яшчэ аднаму шкелу — гатычнай апавесці пра добрых вампіраў «Прыцмак. Сага. Маладзік». А вось шостае месца нечакана заняў анімацыйны фільм «Ледавыя перыяд-3: Эра дыназаўраў». Аляксей ІВАНОШКА, «Мінск—Навіны».

ЖЫВАНДОЛЯ

Выпуск № 1 (87)

Рыштванні Бацькаўшчыны

ШТО РАБІЦЬ З «ХВОРЫМ» АБ'ЕКТАМ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ?

Варыянты ёсць, аднак пакуль няма кампетэнтнага арганізацыйнага рашэння

Гродзенцы, якія праходзяць альбо праязджаюць на транспарце па вуліцы Сацыялістычнай, ужо прызвычаліся да таго, што будынак № 44 «схаваны» пад вялізным кавалкам тканіны. Па надлісе на ёй можна меркаваць, што да гэтага будынка цяпер мае дачыненне Беларускі народны банк. І гэта сапраўды так. Некалькі гадоў таму адсюль выселілі апошніх жылцоў, атпэчку, і менавіта банк стаў гаспадаром. Аднак, укладчы грошы ў набыццё будынка, ён сутыкнуўся не толькі з выдавочным пласам (цэнтр горада), але і з праблемай рэстаўрацыі помніка архітэктуры, якім з'яўляецца гэты аб'ект.

ГІСТАРЫЧНАЯ ДАВЕДКА Пабудаваны ў пачатку ХХ стагоддзя дом купца другой гільдыі Уладзіміра Крэйцара — цікавы прыклад мадэрна, аб'ект гісторыка-культурнай спадчыны траціай катэгорыі каштоўнасці. У 1910 годзе сядзіба складалася з двухпавярховага дома — мураванага, з мезанінам, пакрытага бляхай; аднапавярховага з мезанінам філіяля, хлява і саду. На першым паверсе ў трох пакоях размяшчалася крама домаўладальніка, у мезаніне — склад. Іншыя памішканні займала кватэра гаспадары з невялікай лазняй, трыма гаўбамі і вярндай.

За два гады, што прайшлі з моманту перадачы банку будынка, ён так і не ўведзены ў эксплуатацыю. Больш за тое, рэстаўрацыю па сутнасці і не распачылі. Чаму? Паўныя высновы на гэты конт карэспандант «Звязды» паспрабаваў зрабіць, пабываўшы на пасяджэнні пастаяннай камісіі Гродзенскага гарадскога Савета дэпутатаў па пытаньнях культуры, адукацыі і справах моладзі.

З просьбай разгледзець шляхі рэстаўрацыі гісторычнага будынка ў горавет звярнулася кіраўніцтва банка. Праблема ў тым, што трэба наршыць прыступаць да канкрэтнай працы па ўбуду будынка ў эксплуатацыю, аднак, колькіх закон патрабуе абавязковага захавання яго гістарычнага выгляду, неабходна мець адпаведны праект рэстаўрацыі. А такога дакумента, зацверджанага ў кампетэнтных дзяржаўных органах, на сённяшні

ГРОДЗЕНСКІ КРАЯЗНАЎЧЫ КАЛЯНДАР

Упершыню ў Беларусі ў Гродне выйшаў з друку беларускі настольны перакладны краязнаўчы календар на 2010 год, падрыхтаваны на матэрыял Гродзеншчыны.

Выхад такога календара — гэта першая ў Беларусі спроба стварэння абласнога краязнаўчага календара. У календары паддзена калія паўтэрыі важных і цікавых датаў з гісторыі Гродзеншчыны, што яшчэ раз пацвярджае яе багацце і напоўненасць падзеямі праз гады і стагоддзі. Календар таксама паведамляе пра юбілей найбольш сьпінных людзей гродзенскай зямлі. Вось некаторыя юбілей знакамітых людзей Гродзеншчыны, якія грамадскасьць будзе адзначаць у 2010 годзе. Гэта 100-гадовы юбілей беларускай паэтры Ларысы Геніюш, беларускага спевака ў эміграцыі, які родам

Генадзь Аўласенка — даўні аўтар і сябра нашай газеты. Быў ён і ў ліку пераможцаў нашага конкурсу. Але як паведамілі ў каляндары, яго апавяданні пішуча на мяккіх рэальнасці і фантастыкі. На гэты раз Генадзь, здаецца, здарэўся сваёй звычайнай напісаў цалкам рэальнасцьнае апавяданне. Казку. А ў казцы, ды яшчэ для дзяцей, які заведзена, — аніякай фантастыкі. Толькі праўда. Мяркуюць самі. Віктар КАЗЬКО.

Генадзь Аўласенка ПАДАРУНАК АД ДЗЯДУЛІ МАРОЗА

Навагодняя гісторыя

яна на адну хвілінкачку толькі заплюшчыла вочы... Усёго толькі на хвілінкачку яна іх заплюшчыла, але, калі расплюшчыла ця зноў, то убачыла ў пакоі... Дзядуля Мароза. Сапраўднага. Тое, што ён сапраўдны, Дашчака зразумела адразу, бо выглядаў Дзядуля Мароз так, якім Дашчака яго сабе заўсёды і ўяўляла. Праўда, уначкі Снягуркі з ім чамусьці не было, але, Дашчака адразу ж зразумела, што Снягурка, хутчэй за ўсё, зараз у кагосьці з суседніх дзяцей, бо так, вядома ж, хутчэй... Дзядуля Мароз стаў калі ён і трымаў у руках падарунак, вялікі і прыгожы. Потым ён паклаў гэты падарунак пад ёлку, а сам, павярнуўшыся ў бок Дашчакі, ласкава ёй усміхнуўся. І Дашчака таксама ўсміхнулася яму ў адказ. — Прывітанне, Дашчака! — сказаў Дзядуля Мароз. — Я ведаў, што ты мяне чакаеш і таму вышрыў сёння асабіста да цябе завітаць. — А ты што, заходзіш не да ўсіх дзяцей? — здзіўлілася Дашчака. — Хто ж тады прыходзіць да астатніх? Снягурка? — І яна таксама прыходзіць не да ўсіх, — сказаў Дзядуля Мароз. — Зараз, да прыкладу, яна зайшла да тваёй лепшай сяброўкі, Кацярынкі.

Экспіторы «Звязды»

НОВЫЯ ФАКТЫ З ЖЫЦЦЯ ЯКУБА КОЛАСА АД ЯГОНАГА СЫНА МІХАСЯ

Так сталася, што калісьці народжаны вецер перамен дагэтуль не перастаў ведаць. Ён усё яшчэ зьявляе перагародкі, што заміналі і замінаюць паўнаватарнаму і аб'ектыўнаму ўспрыняццю гістарычных падзей, фактаў і з'яў літаратуры і мастацтва. Ва ўсё большай паўнаце і жыццёвай праўдзе паўстаюць перад намі нашы класікі. Аказваецца, яны былі не толькі брэнжавымі выявамі на нашых вуліцах і плошчах, а звычайнымі, жывымі людзьмі з усімі ўласцівымі жывым захапленнямі, слабасцямі, прывучкамі і праявамі характэру. І як ні дзіўна, менавіта такое ўспрыняццё класікаў не адварнула ад іх прыхільнікаў, наадварот, умацавала цікавасць да іхняй творчасці, а многае проста прымусяла зразумець і асэнсаваць па-новаму, у больш шырокім кантэксьце як творчасці самога аўтара, так і ўсяго тагачаснага літаратурнага працэсу. Бо праўда толькі ўзбагачае, а не зьбядняе вобраз.

Прыемна, што ў гэты станочы і дабрадзейны працэс робіць сваю шчыры ўнёсак сын Якуба Коласа Міхась Канстанцінавіч Міцкевіч. І ў сваіх шырокіх выступленнях перад шырокім чытацкай і асабіста дзіцячай аўдыторыяй, і падчас працы ў літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа ён адкрывае шмат новых старонак, фактаў і дэтэляў з жыцця свайго бацькі. Гэта найперш той факталагічны матэрыял, які дадае да ўжо вядомай біяграфіі народнага паэта шмат новага і непаўторнага, пра што маглі ведаць толькі аднасьямейнікі песьняра. Дзякуючы старанням Міхасы Канстанцінавіча ў шырокі ўжытак уведзена шмат новых твораў Коласа, найперш, так бы мовіць, сямейна-сяброўска-жартаўлівага характэру, вершаў-прывісчэнняў сваім сябрам, паплекчыкам, каханым жанчынцам. А расказчык, трэба адзначыць, Міхась Канстанцінавіч адмыслова, з добрым пачуццём гумару, ды і чытальнік Коласавых твораў — непаўторны. Калі не верыць — знайдзіце мажлівасць паслухаць самі аўдыяверсіі вершаў Якуба Коласа «Міхасьёвы прыгоды», дзе галоўны герой, вядома ж, Міхась, сённяшні Міхась Канстанцінавіч — знаны вучоны ў галіне тэхналогіяў апрацоўкі матэрыялаў, даючы тэхнічны навуку, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, аднак жа — паэт і майстар мастацкага слова таксама.



Ты было пра ўсуняны выступленні Міхасы Канстанцінавіча. І вось у 2009 годзе Коласаў сын папарадаў нас, зацікаўленых чытачоў і прыхільнікаў творчасці песьняра, сваёй кнігай «Пад бацькаўскім дахам». Кнігу выпусціла ў свет выдавецтва «Беларуская навука». Да месца будзе зазначыць, што гэта выдавецтва вельмі шмат робіць для прапаганды і папулярызавання беларускай літаратуры. І не толькі шляхам выпуску збору твораў Максіма Танка ці Якуба Коласа, але і выданнем так запатрабаваных многіх кніг пра пісьменнікаў. Дастаткова нагадаць вядомыя аўтарыны тыраж кнігі Святланы Калядкі пра Жаню Янішчыц «Непрычарнае птушка Палесся», мінулагагодню кнігу літаратурна-лінгвістычных эсе Васіля Зуёнка «Паміж небам і зямлёй», у 2007 годзе пабачыла свет мая кніга крытычных артыкулаў і эсе «Пад небам беларускага слова».

Кніга М.К. Міцкевіча раскрывае не толькі асобу песьняра, але і самога Міхасы Канстанцінавіча. Яна адкрываецца, як сказана ў анатацыі, біяграфічным нарысам «пра вядомага беларускага вучонага-фізіка М.К. Міцкевіча і прывісчэннямі з нагоды яго 80-гадовага юбілею». Акрамя таго, у кнігу ўключаны аўтабіяграфічныя матэрыялы і нават непаўнарадна мастацкай творы самога аўтара. Прызнаюся, усё гэта я чытаў з вялікай цікавасцю. Аднак жа з нейкім асымблем пачуццём смакаваў тэя старонкі, які прывісчаны жыццю Якуба Коласа. Бо, вядома ж, ніхто іншы не скажа там, што можа згадаць пра бацьку сына. І найпершая цікавасць да літаратурных твораў. Бо, як зазначае ў сваіх успамінах Міхась Канстанцінавіч, «амаль пшчэдняя гадоў праяжвалі ў архіве вершы Якуба Коласа гумарыстычнага

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Выданне

валя сябе ў поўнай бяспецы... а потым яна пачула, як у залі (дакладней, у тэлевізары) пачаў гучына быць гадзіннік і зразумела, што Новы год ужо надыйшоў і Дзядуля Мароз воль-вось павінен прыйсці да яе з падарункам... Але гадзіннік перастаў быць, час ішоў, а Дзядулі Мароза ўсё не было і не было, напоўна там, што дзяцей вельмі шмат, а ён, усё ж, адзін. Таму Дашчака ні кропелькі не засмуцілася і вырашыла чакаць далей, а каб зручней было чакаць,

— Праўда?! — узрадавалася Дашчака. — І што, Кацярынка такнай з ёй зараз размаўляе? — Кацярынка зараз спіраць, і Дзяніска таксама. Яму падарунак прынёс Снегавік. Той, якога ён разам зялілі са снегу ўчора. Ён у вас вельмі прыгожым атрымаўся, гэты Снегавік.

— Мы стараліся, — сказала Дашчака. — Ваш Снегавік будзе сёння дапамагаць мне разносіць падарункі, — сказаў Дзядуля Мароз. — А таксама

— Гэта я перанесла цябе ў ложак, — сказала мама. — Ты чамусьці заснула ў крэсла, я... Тут яна змоўкала, паглядзела невяк дзіўна на Дашчаку, дзіўна і нават крыху зьбятэжана... Потым дадала ціха: — Напоўна я ўсё ж штосьці пераблытала. Калі мы прыйшлі дадому, ты ўжо ляжала ў ложку і моцна спаала. — Вось бачыш! — узрадавалася Дашчака. — Значыцца, я і сапраўды бачыла Дзядулю Мароза сёння ноччу! Яна выбралася з ложку і, падбегшы да ёлкі, узятла падарунак. Гэты падарунак, які заўсёды быў вялікім і прыгожым, але чамусьці выглядаў крыху інакш, чым тады, калі Дзядуля Мароз клаў яго пад ёлку. — Штосьці не так? — заклапочана запытала мама? — Падарунак... — сказала Дашчака. — Ноччу ён быў нейкі не такі...

— Дашчака адразу ж супакоілася. І падумала аб тым, як расказа яна сёння Кацярынцы аб сваёй сустрэцы з сапраўдным Дзядулем Марозам. І аб тым, што ноччу Кацярынка наведвала Снягурка, а Дзяніску — іхні ўласны Снегавік. Потым яна падбегла да акна і паглядзела ўніз. І убачыла, што снегавік зноў стаіць на ранейшым месцы месцы. Гэта было добра, шкада толькі што зараз, днём, Снегавік нічога не можа іх расказаць, і пацвердзіць тым самым словы Дашчакі, калі Кацярынка ўсё ж ёй не зусім паверыць. Гэта таксама магло быць, бо не вядома, ці павярэла б сама Дашчака Кацярынцы, калі б тая расказала ёй такое...



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ТЭМПЕРАМЕНТ МУЖЧЫН

ЗАЛЕЖЫЦЬ АД ГРУПЫ КРЫВІ

Вучоныя ўстанавілі, што ў жыцці людзей кроў выконвае больш істотную ролю, чым было прынята лічыць раней.



Яна актыўна ўплывае на нашы пачуцці, на характар і манеры, а сумесня даследаванні псіхологаў і гематологаў сцвярджаюць, што ад групы крыві таксама залежаць паводзіны чалавека ў адносінах з прадстаўнікамі супрацьлеглага полу.

Мужчыны з першай групай крыві прывыклі атрымліваць усё і адразу. Калі дама не выказвае га-тоўнасці неадкладна скончыць да «першагрупніка» ў пасцель, ён пачынае «палянаваць» і не супакоіцца да татуль, пакуль не даб'ецца свайго. А вось нават нясмелае «так», наадварот, можа моцна астудзіць яго запал. І ўжо сапраўды не варта ўсклікаць «я твая навекі!» — уцячэ і нават не азірнецца. Кажуць, думкі пра секс прыходзяць у галаву такім мужчынам не радзей за шэсць разоў у хвіліну, перадае «Росбалт».

Другая група крыві робіць людзей цярплівымі, спакойнымі, але калі яны застаюцца сам-насам з «вядлікім каханнем», «другагрупнікаў» скоўвае нясмеласць. Мужчыны з другой групай крыві будзе бяскожна вадзіць выбранаўну ў кіно, выконваць любыя пажаданні каханай, падсоўваць ёй упытай цукеркі, злёгка дакранацца да яе каленак у кінаватры. Юныя паненкі лічаць такіх кавалераў сумнаватымі, а вось жанчынам крыві старэйшым яны падабаюцца.

Мужчына-трэцягруппнік нікога не забавяўбае, яму проста прыемна падабацца, прызначаць спатанні, нямушанаа балбатаць. Ён умее атрымліваць задавальненне і «тусавацца». Сякс для яго — адзін з відаў прыемнага баўлення вольнага часу, які ні да чаго не абавязвае. Адмову ён таксама перано-сць лёгка: не — дык не, пагаворым пра надвор'е. Аднак амаль 40 працэнтаў амерыканскіх мільянераў — гэта ўладальнікі трэцяй групы крыві.

Мужчыны з чацвёртай групай крыві ўвесь час пакутуюць ад душэўных разладу, сумненняў і нерашучасці. Яны вало-даюць неверагодным талентам зарочавуюць, не прыкла-даючы да гэтага асаблівых намаганняў. Але як толькі сам захакаеца, яму вадовіцца нясколадка. Запал кіпці, логіка адкінута. Моцнае пачуццё для такіх людзей — гэта срэдак пазбаўіцца ад супярэчнасцяў і стаць суцэльным, знайсці сваю сапраўдную натуру.

БІСКУП ПАКАРАЛІ ЗА... ГУЧНЫ ЗВОН

Біскуп з амерыканскага горада Фінікс Рычард Пейнтэр быў асуджаны да 10 дзён турмы ўмоўна за тое, што зна-ны яго царквы паруша-лі мясцовыя правы пра-дапушчальны ўзровень шуму.

Паводле інфармацыі агенства Associated Press, біскуп Пейнтэр збіраеца аспрэчваць прысуд. Ён ўзначаль-вае абшчыну «Сабор Хрыста-Цара». Апрача ўмоўнага зня-волення для біскупа суд паставілаў, што ў званы сабора



Натаўкі на розныя выпадкі

ЗАЎВАЖЫЛІ ПАРУШЭННЕ ТЭЛЕФАНУЙЦЕ ДЗЯРЖІНСПЕКТАРАМ

За апошні час у шэрагу абласных і мікрабнаіх інспек-цый аховы жыўельнага і расліннага свету змяніліся тэ-лефонныя нумары кругласутачных «гарачых ліній». Для зручнасці нашых чытачоў даём абноўлены іх спіс.

Дзяржаўная інспекцыя аховы жыўельнага і расліннага свету пры Прэзі-дэнце Рэспублікі Беларусь: 8 (017) 289 39 55

- БРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ**
- Брэсцкая абласная інспекцыя: 8 (0162) 23 96 90
- Бярозаўская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0164) 32 54 56
- Ганцавіцкая мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0164) 62 22 42
- Мікашэвіцкая мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0164) 73 64 61
- Пінская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0165) 32 30 12
- Столінская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0165) 55 33 65

- ВІЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ**
- Віцебская абласная інспекцыя: 8 (0212) 26 85 88
- Бягомльская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0215) 73 38 40
- Браслаўская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0215) 33 22 75
- Верхнядзвінская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0215) 15 73 13
- Глыбоцкая мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0215) 62 86 70
- Гарадоцкая мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0213) 94 02 10
- Лепельская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0213) 24 36 85
- Новалукомльская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0213) 33 66 99
- Аршанская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0216) 21 20 25
- Палацкая мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0214) 43 43 27
- Расонская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0215) 94 11 24

- ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ**
- Гомельская абласная інспекцыя: 8 (0232) 71 31 58
- Брагінская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0234) 42 21 58
- Жлобінская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0233) 42 76 30
- Кармянская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0233) 72 22 69
- Лоеўская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0234) 74 04 11
- Ляскавіцкая мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0235) 05 34 75
- Мазырская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0235) 12 50 43
- Тураўская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0235) 37 53 05
- Светлагорская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0234) 22 13 23

- ГРОДЗЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ**
- Гродзенская абласная інспекцыя: 8 (0152) 52 13 38
- Лідская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0156) 13 26 29
- Магілёўская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0151) 53 30 82
- Навагрудская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0159) 72 17 19
- Слонімскай мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0156) 22 48 64
- Смаргонская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0159) 23 26 74

- МІНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ**
- Мінская абласная інспекцыя: 8 (017) 220 53 58
- Бяраская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0177) 78 13 71
- Вілейская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0177) 13 52 26
- Лобанская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0179) 45 42 52
- Мядзельская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0179) 05 07 40
- Нясвіжская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0177) 05 37 04
- Салігорская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0174) 22 21 56
- Стайбаўцоўская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0171) 75 34 77
- Асіповіцкая мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0223) 53 93 35

- МАГІЛЕЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ**
- Магілёўская абласная інспекцыя: 8 (0222) 31 09 86
- Бяраская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0171) 55 54 91
- Бярозаўская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0225) 58 57 47
- Быхаўская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0223) 15 52 58
- Касцюковіцкая мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0224) 55 53 97
- Місцідлаўская мікрабнаіная інспекцыя: 8 (0224) 02 01 64

Падрыхтаваў Сяргей РАСОЛБА.

могучь бійць толькі па нядзеллях і царкоўных святах не даўжыць да 2 хвілін і іх гучанне не павіна перавышаць 60 дэцыбел. Да гэтага часу званы б'юць кожнаму гадзіну з 8 раніцы да 8 вечара, што выклікала скаргі гараджан.

Напярэднякі пасяджэння суда карэспандэнты мясцовага тэлеканала зрабілі замеры ўзроўню шуму ад званой і вы-святлілі, што ён не гучнейшы, чым шум аўтамабіляў, што праяжджаюць міма царквы. Сам біскуп Пейнтэр лічыць, што ўлады паследуюць яго за непаліткарэктныя выказванні.

«ДЗІКІ ЗАХАД»: У АРЫЗОНЕ ПЕРАМОЖУ КРЫВЫ ВЯЗНАЧЫЛІ ЗА ГУЛЬНЁЙ У КАРТЫ

Улады горада Кейв-Крык у штаце Арызоне вырашылі зыход мясцовых выбараў, узгадаўшы прыёмы Даікага Захаду. Пераможцу на ва-кантнае месца ў гарадской радзе вызначылі з дапамогай ігральных карт, паведамляе газета The Daily Telegraph.

Гэта адбылося пасля таго, як два прэзідэнты — Томас Мак-Гвайр і Адам Трэнк — набылі на 660 галасоў падчас звычайнага галасавання, што завяло выба-ры ў тулік. Дадатковае галас-ванне было прызнанае занадта стратным, піша выданне.

Замест гэтага кіраўніцтва Кейв-Крыка вырашыла ўспом-ніць мясцовыя законы, якія дзейнічалі да 1925 года. У тых часы супернікі на пасяду маглі нават страціцца, але сёння пытанне вырашалі ўпадзкі больш гуманным спосабам — з дапамогай картанай гульні.

Цырымонію «картачных выбараў» правялі ў будынку ра-тушы. Картаваў калоду мясцовы суддзя. У выніку 64-гадо-вы МакГвайр, ужо які прапрацаваў у радзе на працягу двух тэрмінаў, праіграў сваіму 25-гадоваму апаненту. Абодва вышнўлі карты чырвовай масці, але МакГвайру дасталася «сяццёрка», тады як Трэнку — «кароль».

У ЯПОНІ З'ЯВІЛІСЯ ФІРМЫ, ЯКІЯ ПРАДСТАЎЛЯЮЦЬ «ФАЛЬШЫВЫХ» СВАЯКОЎ НА ВЯСЕЛЛІ

У Японіі з'явіўся новы бізнэс: фірмы арганізоўваюць фальшывых гасцей на вяселлі, перадае Reuters. Яно-дзі лічаць, што вяселле — гэта такая ўрачыстасць, на якой павіны прысутнічаць як мага больш членаў сям'і, сявакоў, сяброў і калегі. Калі ўсе запрашаныя госці не могуць прыйсці на якую-небудзь ўрачыстасць, ці хтосьці з сужэнцаў збянтэжаны, што з яго боку гасцей менш, можна звярнуцца ў фірму Office Agents. «Мы прыйдзем на вяселле замест вашых сяброў», — кажа кіраўнік гэтай кампаніі Хірошы Мізутані.

За 20 000 ен (200 долараў) кампанія прадаставіць любую колькасць чалавек, якія прыйдуць на цырымонію і створыць масаваасць — у некаторых выпадках гэта важна для больш высокага статусу мэрэпрынства. За дадатковыя 5000 ен «госць» зможа выканаць песню ці танец. «Яшчэ за 10 000 ен скажа тост, які прымусяць вас ганарыцца самім сабой», — гаворыцца ў паведамленні.

Па Японіі таксама моцна ударыў крызіс. Хірошы Мізутані кажа, што запам'яць, звязаных з работай фірмы, становіцца ўсё больш. Прыкладна 1000 «сяброў», «свакоў» і «кале-гі» на выкліку гатовыя прыйсці на дапамогу ў самых роз-ных выпадках, хай гэта будзе вяселле, пахаванне ці дзень нараджэння. Кампанія можа прадаставіць нават «другую палову» ці сакратарку для тых, хто хоча выглядаць больш салідным.

Галоўнае для супрацоўнікаў Office Agents — гэта не вы-дзяляцца. «Вельмі важна, што гэта звычайныя людзі... Яны вясёлыя, пакідаюць перад іншымі расцямі добрае уражанне і выглядаюць так, быццам яны цалкам задаволеныя жы-ццём», — кажаў Мізутані.

ПАКРЫЎДЖАНЫ НАЧАЛЬНІК ВЫДАЎ КАМПЕНСАЦЫЮ ЗВОЛНЕНІМ СУПРАЦОЎНІЦАМ ТРЫМА ДЗЯРЖАТКАМІ МЯШКОЎ

Дырэктар фірмы, якая займаецца ва Уладзівасто-ку ўстаноўкай нажычнай сталі, выплаціў кампенсацыю звольненым супрацоўніцам вельмі своеасаблівым споса-бам. Дзяўчаты атрымалі ад фірмы 36 тысяч расійскіх рублёў на дваіх у 33 мяшках. Сутнасць у тым, што сума была выдзена галоўным чынам пяцікапеечнымі ма-нетаі.

Надаўна Анфісе Сіжук і Анжаліца Шамаякінай паведамілі пра скарачэнне. Дзяўчаты папрасілі ў начальства кампен-са-ванія — за неадгуляныя адпачынкы. Аднак дырэктар кампаніі Канстанцін Лялічкі ім адмовіў.

Калегі паралі зваленым напісаць заяву ў працоў-ную інспекцыю. Разгледж дажушыся месяц, начальнік тэ-лефанавалі з пракуратурай, пагражалі судом. Урэшце тлі паабяцаў асабіста прывезці грошы ў інспекцыю па працы і стрымаць абяцанне. «Там 33 мяшчкі было. Вахыла ўсё гэта за дваццаць кіло! Нам вата даваўся сяброў на падмогу выклікаць, самі б мы гэта да банка не давалі», — рас-казваюць дзяўчаты. Зрэшты, у банку ім удалося памяняць дробязь на купюры.

«Дзяўчаты хацелі атрымаць шмат грошай, якіх іх атры-малі», — каментуе сітуацыю пакрыўджаны дырэктар. Ён дадаў, што іх звольнілі за карыстанне офісным інтэрнатам у асабистых мэтах, і пагражае ім судом на гэтую ж суму. Анжаліца і Анфісе, калі праіграюць суд, гатовыя выплаціць штраф, але сцвярджаюць, што зробіць гэта пры дапамозе 1-капеечных манет.

ІЗРАІЛЬСКІ ГЕНЕРАЛ ЗАКЛІКАЎ ДА БАЙКОТУ ВЯДОМАЙ СУПЕРМАДЭЛІ

Начальнік аддзела кадраў ізраільскай арміі брыгад-ны генерал Аві Замір заклікаў да байкоту тавараў, якія рэкламуе вядомая ізраільская манекеншыцца Бар Ра-фаэлі.

Пасляховаа ма-дэль з'яўляецца адной з самых вядо-мых у Ізраілі «ўхі-лістак» — каб па-збегнуць службы ў войску (у гэтай краі-не служаць і жанчы-ны), яна аформіла фіктыўны шлюб з 37-гадовым далёкім сваяком. Нягледзячы на тое, што хутка «маладыя» развіліся, Рафаэлі па законе атрымала выва-ленне ад абавязковай вайсковай службы, тэрмін якой для жанчын складае 1 год і 9 месяцаў.

На пытанне аднаго з карэспандэнтаў, чаму ваенныя ўла-ды больш не накіроўваюць «ўхілісткі» павестак, генерал адказаў, што Ізраіль з'яўляецца прававой дзяржавай, у якой усё абавязаны выконваць законы. Пасведчанне пра шлюб, прад'яўленае Рафаэлі, з'явілася дастатковай падставой для вывалення яе ад вайсковай службы, нягледзячы на хуткі развод, уладкаўдні генерал. А выказаць сваё стаўленне да яе ізраільяне могуць байкотам тавараў, якія мадэль рэкла-муе, і гандлёвых сетак, якія іх прадаюць.



«Гарачая» лінія ўпраўлення аховы здароўя Мінаблвыканкама (017) 220 20 25

18 студзеня — загадчык аддзя-лення хірургіі сасудаў Мінскай аблас-ноў клінічнай бальніцы Аўдзей П.П.

19 студзеня — загадчык дыс-пансэрнага аддзялення Мінскага абласнога супрацьбекрульскага дыспансэра Грычых Л.Н.

20 студзеня — загадчык хірургіч-нага аддзялення Мінскай цэнтраль-най раённай бальніцы Карпук І.В.

21 студзеня — загадчык кан-сультацыйна-метадычнага аддзя-лення Мінскага абласнога скур-на-венералагічнага дыспансэра Рослік В.І.

22 студзеня — намеснік галоў-нага ўрача Мінскай цэнтральнай раённай бальніцы Пугачова І.А.

Графік работы «гарачай» лініі з 8.00 да 13.00 і з 14.00 да 17.00. У графіку магчымыя змяненні.

Спорт-тайм

АЗАРАНКА НЕ ДАЙШЛА ДА ФІНАЛУ

Вікторыя Азаранка (7-е месца сусветнага рэйтынгу) завяршыла ўстаўленне на турніры ў Сідні. У паўфінале беларуска праіграла лятэ ракетцы свету расійцы Алене Дзям'янецвай — 3-6, 1-6. Сутрэчна праігралася крыву больш за га-дзіну. Дагэтуль на турніры беларус-ка атрымалі тры перамогі.

Ужо ў панядзелак, 18 студзе-ня, ў Мельбурне стартуе Адкрыты чэмпіят Аўстраліі па тэнісе. На-ша краіна на гэтых спаборніцтвах будзе прадстаўлена толькі ў жа-ноччай частцы. Вікторыя Азаранка (пасяеная пад нумарам 7), Вольга Гаварцова і Настася Якімава трапі-лі ў асноўную сетку спаборніцтваў. Дар'я Кустава праіграла ў першым крузе кваліфікацыі славачка Зіо-анна Кудцавай. Яшчэ адна беларуска Кацярына Дзегалева выйграла ў першым крузе кваліфікацыі ў 6-3, 6-0. Яе суперніцай у другім крузе кваліфікацыі будзе кітайка Сін-юн Хан.

ДОМРАЧАВА ЗНОЎ ЧАЦВЕРТАЯ

На чарговым этапе Кубка свету па біятлоне, які стартуваў 13 сту-дзеня ў нямецкім Руольфдынгу, у жаночай спрытарскай гонцы на 7,5 км беларуска Дар'я Домрачава заняла чацвёртае месца. Перамаг-ла шведскаа біятлістка Ганна-Ка-рын Олафсан-Зідэк, якая прайшла дыстанцыю за 23 хвіліны 49,6 се-кунды. Другіе месца паказала расіянка Вольга Мядведцава, трэцяй была немка Магдалена Нойнер. Дар'я адсталла ад пераможцы на 46,1 се-кунды, дапусціўшы промахі на двух рубяжах.

Алена КРАВЕЦ.



УП «МІНСКІЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» (організатор аукциона) 12 февраля 2010 года

ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОАО «МОГИЛЕВОБЛПРЕСРСУСЬ» (ПРОДАВЕЦ)

На аукционные торги выставляются:

Наименование и характеристика имущества, входящего в состав лота	№ 1	№ 2
Местонахождение имущества	г. Могилев, пер. Западный, д. 9	
Сведения о земельном участке	Земельный участок для содержания и обслуживания здания по адресу: г. Могилев, пер. Западный, д. 9 (доля в праве 23/100); площадь — 0,3506 га; кадастровый номер 74010000003004771	площадь — 0,017 га, кадастровый номер 74010000003004778, назначение — содержание и обслуживание здания прачечной
Начальная цена с учетом НДС	91 101 695 белорусских рублей	22 288 136 белорусских рублей
Сумма задатка	9 000 000 белорусских рублей	2 200 000 белорусских рублей

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору аукциона следующие документы: заявление на участие в аукционе; заявление об ознакомлении с докумен-тами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона; заверен-ные копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и прове-дения аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платёжного поручения, подтверждающего внесение задатка; а также иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012024570010 в филиале ОАО «БПС-Банк» по Мінскай области, г. Мінск, код 153001331, УНП 190398563.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за объект продажи (лот). Процедура проведения торгов указана в порядке проведения аукциона.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем аукциона под-писывается в течение 10 календарных дней с даты проведения аукциона. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа. Аукцион состоится 12 февраля 2010 года в 11.00 по адресу: г. Мінск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 18.01.2010 по 10.02.2010 в рабочие дни с 09.00 до 18.00 (в пятницу — до 16.45) по адресу: г. Мінск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 227 48 36 — УП «Минский городской центр недвижимости»; (222) 45 98 16 — ОАО «Могилевоблпресурсь». Интернет: www.mgcn.by

У суд Ельскага раёна Гомельскай вобласці паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак Суханіцкага Аляксес Анатольевіча, 5 снежня 1976 года нараджэння, апошняе вядомае месца жыхарства: г. Ельск, вул. 50 Год ССРСР, д. 36, кв. 47, які ў 2006 годзе выехаў у Расійскую Федэрацыю і да гэтага часу яго месца знаходжання не вядомае. Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра Суханіцкага Аляксес Анатольевіча, паведаміць іх суду Ельскага раёна Гомельскай вобласці (г. Ельск, вул. Дзяржынскага, 7) на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

У суд Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці паступіла заява аб пры-знанні памерлым Еўдакіменкі Аляксандра Сяргеевіча, 26 красавіка 1969 года нараджэння, апошняе вядомае месца жыхарства: г. Рагачоў, вул. Багатырова, д. 114, кв. 39, непрацуючага. Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра Еўдакіменку Аляксандра Сяргеевіча, паведаміць іх суду Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці на працягу двух месяцаў з дня апуб-лікавання аб'явы.

Алена КРАВЕЦ.

САМАЕ ДОўГАЕ ў ТРЭЦІМ ТЫСЯЧАГОДДЗІ СОНЕЧНАЕ ЗАЦЬМЕННЕ ўБАЧЫЛІ ЖЫХАРЫ ПЛАНЕТЫ



Фота Сіньюа—БЕЛТА.

Кольцападобнае сонечнае зацьме-не убачылі 15 студзеня жыхары Афрыкі, Індыі, краін Індыйскага акіяна і Паўднё-ва-Усходняй Азіі. Астраномы называюць яго самым доўгім у трэцім тысячагоддзі — працягласць кольцападобнай фазы склала 11 хвілін 8 сек. У наступны раз такое ж працяглае зацьменне паўтोरыцца толькі праз 1043 гады. Зацьменне пачалося рані-цай у 7 гадзін 17 хвілін па беларускім часе, дасягнула максімуму ў 9 гадзін 20 хвілін, завяршылася ў 10 гадзін 55 хвілін.

РАДАСНЫ І ПОМНЫ ЮБІЛЕЙ

СЛОНИМСКАМУ РАЁНУ 70 ГАДОЎ

У верасні 1939 года на Слонімсчы-ну прыйшла Чырвоная армія. Хутка ў Слоніме было створана Часовае ўпраў-ленне. У вёсках на працягу некалькіх дзён арганізавалі 19 сельскіх камітэтаў, у склад якіх увайшлі мясцовыя акты-ўныя і прадстаўнікі вайсковых часцей. Часовае ўпраўленне і сялянскія камі-тэты з'яўляліся органамі новай улады на месцах, займаліся ўсімі пытанямі жыцця насельніцтва Слонімсчыны. Кіраўніком Часовага ўпраўлення быў пасланец з Урала Мацвей Колатаў.

15 студзеня 1940 года быў створ-аны Слонімска раён, які увайшоў у склад Баранавіцкай вобласці. Пер-шым старшынёй Слонімскага рай-выканкама ў 1940-41 гадах быў Арон Швайцтэйн.

У кастрычніку 1940 года Слоні-ска раён падзелілі на 14 сельсаветаў: Глоўскаўскі, Жыровіцкі, Касцянеўскі, Міжвіцкі, Млякчанавіцкі, Азрынскі, Акінаўскі, Пітралевіцкі, Парэцкі, Сялянскі, Саноўскі, Трыбшчэўск

